


# im lichtertanz у танцы ліхтароў

Zeitgenössische deutsche Lyrik  
Сучасная нямецкая паэзія





# **im lichter- tanz**

**Zeitgenössische deutsche Lyrik**

Minsk  
«Technalohija»  
2004

# Утанцы ліхтароў

Сучасная нямецкая паэзія

Мінск  
«Тэхналогія»  
2004

УДК 821.112.2-1(082)

ББК 84 (4 Гем)-5

У 11

Укладаньне і прадмова

*Вольгі Інатаўай*

Das Buch führt den Leser in die Welt der modernen deutschsprachigen Lyrik (ab Mitte des 20. Jhs.) hinein, gibt eine Möglichkeit, das Schaffen der Dichter kennen zu lernen, deren Werke von den Übersetzern selbst ausgewählt wurden.

Und unter den Übersetzern gibt es sowohl namhafte belarussische Dichter als auch Anfänger, die erst vor kurzem ihre ersten Bücher herausgegeben haben. Auch die Autoren der hier angebotenen Werke sind verschiedenartig: vom Literatur-Nobelpreisträger Günter Grass bis zu der jungen Dichterin, der Studentin Uljana Wolf. Trotzdem macht der Gedichtband einen ganzheitlichen Eindruck und liest sich mit Interesse – vielleicht deshalb, weil darin das Kraftfeld der wahren Poesie pulsiert und lebt.

у танцы ліхтароў = im lichtertanz: Сучас. ням. паэзія:  
У 11 Пер. з ням. / Уклад. і прадм. В. Інатавай. — Мн.: Тэхналогія,  
2004. — 167 с.

ISBN 985-458-104-7.

Кніга уводзіць чытача ў съвет сучаснай нямецкамоўнай паэзіі, пачынаючы з другой паловы XX стагодзьдзя, дае магчымасць пазнаёміцца з творчасцю пісьменнікаў, чые творы былі абранныя самымі перакладчыкамі. А сярод іх — і знаныя беларускія паэты, і пачаткоўцы, якія толькі выдалі свае першыя кніжкі.

Аўтары пропанаваных тут твораў таксама розныя: ад ляўрэата Нобэлеўскай прэміі па літаратуре Гюнтэра Граса да маладой паэткі, студэнткі Ульляны Вольф. І ўсё ж кніга стварае ўражанне цэласнасці і чытаецца з цікавасцю — магчыма, таму, што ў ёй пульсуе і жыве магутнае поле сапраўднай паэзіі.

УДК 821.112.2-1(082)  
ББК 84 (4 Гем)-5

ISBN 985-458-104-7

© Goethe-Institut Minsk, 2004  
© Інатава В., укладаньне, 2004  
© «Тэхналогія», 2004

**D**as Goethe-Institut Minsk fördert auf der Grundlage des 1994 geschlossenen deutsch-belarussischen Kulturabkommens aktiv die Vermittlung der deutschen Sprache und eines differenzierten Deutschlandbildes. In seinen zahlreichen Veranstaltungen wie Ausstellungen, Konzerten, Lesungen, Filmen, Vorträgen und Seminaren bietet es ein breites Spektrum, um dem großen Interesse vieler Belarussen an deutscher Sprache und Kultur zu entsprechen. In diesem Geiste unterstützt das Goethe-Institut gerne diese Übersetzung zeitgenössischer deutscher Lyrik in die belarussische Sprache. Das Projekt scheint uns besonders interessant, da es von namhaften belarussischen Dichtern und Übersetzern initiiert wurde, denen wir ganz herzlich für ihr Engagement für deutsche Sprache und Kultur danken.

*Barbara Fraenkel-Thonet,  
Leiterin des Goethe-Instituts Minsk,  
Erster Sekretär der Botschaft  
der Bundesrepublik Deutschland in Belarus*

**Н**а аснове германска-беларускага Пагаднення аб культурным супрацоўніцтве, заключанага ў 1994 г., Інстытут імя Гётэ ў Мінску актыўна садзейнічае папулярызацыі нямецкай мовы і стварэнню шматпланавага вобразу Германіі. Пропануючы шырокі спектр мерапрыемстваў – выставы, канцэрты, чытанні, кінафільмы, лекцыі і семінары – Інстытут імкнецца ўлічваць вялікую цікаўасць многіх беларусаў да нямецкай мовы і культуры. У гэтым духу Інстытут імя Гётэ з задавальненнем падтрымлівае выданне чарговай кнігі перакладаю сучаснай нямецкай паэзіі на беларускую мову. Праект падаецца нам асабліва цікавым, бо ініцыяタрамі яго былі вядомыя беларускія паэты-перакладчыкі, якім мы выказываем сардэчную падзяку за іх дзейную зацікаўленасць нямецкай мовай і культурай.

*Барбара Фрэнкель-Тонэт,  
дырэктар Інстытута імя Гётэ ў Мінску,  
Першы сакратар Пасольства  
Федэратыўнай Рэспублікі Германія ў Мінску*

## АДСТОЙВАЦЬ І ЗАЦІКАЎЛЯЦЬ ЧЫТАЧА

Прадмова

Чытаць і спасыцігаць сучасную нямецкамоўную паэзію – нялёткая справа. Найскладнейшыя карункі асацыяцый, шматпланавасць сказа, “нагрузка” кожнага радка патрабуюць напружанаага паглыблення ў съвет паэта, супольнай працы над своеасаблівай “расшыфроўкай” твора, уключаючы і інтуіцыю. Перш за ёсё прыдасца інтуіцыя пры чытаньні гэтак званай “мэдытацийнай лірыкі”, калі толькі настроіўшыся на хвалю, на якой працуе паэт, ты зможаш больш-менш дакладна і поўна спасыцігнуць асаблівасць ягонага таленту.

Важным падаецца той факт, што беларускія перакладчыкі чарговым разам узяліся асвойваць паэтычную прастору сучасных нямецкіх паэтаў, ад Ганса Магнуса Энцэнсбэргера да Сэбаст'яна Каля і Ульляны Вольф. Цікавасць да ўсяго нямецкага, у тым ліку да нямецкамоўнай літаратуры, ніколі не была ў Беларусі выпадковай і не зьяўлялася звычайным імкненнем ведаць творчасць замежных калегаў, бо Гісторыя звязала лёсы нашых народаў глыбіннымі мітамі, крывеў і цёмнай безданью падсвядомасці, пранізанай жахам і адчаем стратаў... Дакрананыне да філязофіі пратэсту супраць гвалту і дыктатуры, да паэтычна-жарснага закляцця цёмнага, нялюдзкага ў чалавеку, да глыбінніцы і Антыхыцця – усяго таго, што прысутнічае ў сучаснай нямецкай паэзіі, для беларуса, як на мой погляд, грае ролю своеасаблівай анігіляцыі мінулага.

Ёсьць у нямецкамоўных паэтаў – такіх, як Рольф Дзітэр Брынкман, Вольфганг Бэхлер, Роза Аўслендэр, Міхаэль Кругер, – адчайны пратэст супраць трагізму існаваньня чалавека ў кругазвароце войнаў і самазнішчэння, і іхны жыцьцёвы вопыт вельмі сугучны шмат якім сёньняшнім творцам Беларусі, што зьведалі вайну, зынішчэнне звычайніх чалавечых каштоўнасцяў і ўбачылі адваротны бок съвету. Але тым больш каштоўным бачыцца творцу съвет, у якім скрыўленыя парамэтры быцця перайначваюцца да спрадвечна-гарманічных праз каканьне, узаемаразуменне, духоўнасць. Паўната быцця выказваецца яркімі, запамінальнымі вобразамі, як, напрыклад, у вершы Гюнтэра Граса «Пуга» (пераклад Лявона Баршчэўскага):

Яшчэ сьпіць пуга, а ў ёй  
згорнуты красавік.

Шчэ нехта пілуе дровы, пры гэтым думае пра зіму;  
і побач праходзіць жанчына,  
ды ён не абарочваецца.

Вартасць паэзіі вызначаецца яе здольнасцю ўбачыць у звычайніх рэчах і зьявах, якія вакол нас, нешта зусім незвычайнае, убачыць і адчуць іншую реальнасць і перадаць чытачу гэтак званы “зьменены стан” съядомасці. Знаёмыя рэчы ў творах, пера-

кладзеных тут на беларускую мову, амаль заўсёды паказваюцца нам у іншай паставе свайго быцьця і надбыцьця. Для гэтага паэты выкарыстоўваюць прыёмы пароды, грэску, моўныя парадоксы, пракладаюць новыя моўныя асацыятыўныя “масткі” паміж рознымі сацыяльнымі і асабіста-лірычнымі зъявамі. Творчасць тут нібы дасылеуе бесъперапынную плынь жыцьця, якая струменіцца праз чалавечыя лёссы і лёс ўсяго съвету.

Па-майстэрску перадае словам ўсе адценыні трагізму Роза Аўслендэр. Ланцужком манахаў кляштара Джвары малюе Сара Кірш вобраз таталітарнай сістэмы, якая можа “адным націскам на клявішу” прымусіць заціхнуць сълеў і сам чалавечы голас. Шматкаляровай, яркай палітрай фарбаў можна назваць некаторыя вершы Барбары Марыі Клес – як, напрыклад, “Зялёная ма́гія”. Сутыкаючы розныя пласты мовы, дамагаецца своеасаблівага “абнаўлен’ня съвету”, нечаканасці эфэкту верша Міхаэль Кругер.

Аднак віртуознае валоданьне сродкамі мовы і пазіі – не са-  
мамэтра прапанаваных твораў. Яны, прызнаюць тое паэты ці не,  
передусім адрасаваныя чытачу – таму, чыё сэрца зможа адчуць і  
суперажываць адкрыцьці, зробленыя паэтам. Таму слушным па-  
даецца мне выказваньне аднаго з самых значных сучасных твор-  
цаў Нямеччыны Гюнтэра Граса пра тое, што заўсёды трэба ад-  
стойваць і зацікаўляць чытача, увесь час весьці з ім гаворку.

Мяркую, што беларускія аматары пазіі зь вялікай цікавасцю  
прачытаюць гэтыя тэксты, каб пераканацца, як і чым зацікаўля-  
юць чытача сучасныя нямецкія пісьменнікі. А таксама змогуць  
адчуць непаўторны водар самой Нямеччыны, душы яе народа,  
бо толькі пісьменнікам дадзена знаходзіць для гэтага адпавед-  
ныя словаў і паэтычныя сродкі.

Зъмест гэтай кнігі вызначаны густам нашых перакладчыкаў і  
абымае прыкладна апошні паўекавы перыяд нямецкамоўнай  
пазіі. Але ў цэлым ён стварае досыць разнастайную і цікавую  
карціну паэтычнага жыцьця Нямеччыны.

*Вольга Іпатава*

## DEN LESER GEWINNEN UND INTERESSIEREN

### Vorwort

Die moderne deutschsprachige Lyrik zu lesen und zu erfassen ist nicht leicht. Ein höchst kompliziertes Gewebe von Assoziationen, die Vielschichtigkeit der Sätze, die „Auslastung“ einer jeden Zeile erfordern ein konzentriertes Versinken in die Welt des Autors, gemeinsames Arbeiten an einer Art „Entschlüsselung“ des Werkes, wobei auch Intuition zum Einsatz kommt. Intuition ist besonders beim Lesen der sogenannten „meditativen“ Lyrik hilfreich, weil man die Eigenart des Talents eines Dichters nur dann mehr oder weniger genau und vollständig erfassen kann, wenn man sich auf die Wellenlänge des Autors einstellt.

Wichtig erscheint die Tatsache, dass belarussische Übersetzer sich wieder einmal vorgenommen haben, den Poetikraum moderner deutscher Dichter, von Hans Magnus Enzensberger bis Sebastian Kahl und Uljana Wolf, zu erschließen. Das Interesse für alles Deutsche, darunter auch für die deutschsprachige Literatur, gründete in Belarus nie auf Zufall, es war keine simple Bestrebung, Werke ausländischer Kollegen kennen zu lernen: die Geschichte hatte die Schicksale unserer Völker durch tiefgründige Mythen verknüpft, durch Blut und dunkle Abgründe des Unterbewusstseins, das mit Schrecken und Verzweiflung der Verluste durchdrungen war. Eine Berührung mit der Philosophie des Protestes gegen Gewalt und Diktatur, mit einer poetisch-leidenschaftlichen Beschwörung des Finsteren, des Anti-Menschlichen im Menschen, mit all dem, was in der modernen deutschsprachigen Lyrik präsent ist, spielt für einen Belarussen meines Erachtens die Rolle einer Art Verdrängung der Vergangenheit.

Es kommt bei deutschsprachigen Dichterinnen und Dichtern wie Rolf Dieter Brinkmann, Wolfgang Bächler, Rose Ausländer, Michael Krüger ein wagemutiger Protest gegen die Tragik der menschlichen Existenz im Kreislauf von Kriegen und Selbstvernichtung zum Ausdruck. Ihre Lebenserfahrungen sind auch vielen heutigen belarussischen Autoren vertraut, die den Krieg, die Vernichtung gewöhnlicher menschlicher Werte kennen gelernt und die Rückseite der Welt gesehen haben. Um so wertvoller erscheint dem Dichter die Welt, wo die verzerrten Dimensionen des Seins durch Liebe, Verständnis und Geistigkeit endlich wieder harmonisiert werden. Die Fülle des Seins wird mit lebhaften, einprägsamen Bildern zum Ausdruck gebracht, wie im Gedicht „Die Peitsche“ von Günter Grass:

*Noch schläft die Peitsche und in der Peitsche  
aufgerollt der April.*

*Noch sägt jemand Holz, denkt dabei an den Winter;  
und eine Frau geht vorbei,  
doch er dreht sich nicht um.*

Der Wert der Dichtung wird durch ihre Fähigkeit bestimmt, in den uns umgebenden gewöhnlichen Dingen und Erscheinungen etwas ganz

Ungewöhnliches zu erblicken, eine andere Realität zu sehen und zu empfinden und dem Leser den „veränderten Zustand“ des Bewusstseins zu vermitteln. Bekannte Dinge erscheinen in den Werken, die hier in belarussischen Übersetzungen vorgestellt sind, fast immer in einer anderen Hypostase ihres Seins und Über-Seins. Dafür benutzen die Autoren Mittel wie Parodie, Groteske, sprachliche Paradoxe und schlagen neue sprachlich-assoziative „Brücken“ zwischen verschiedenen sozialen und persönlich-lyrischen Erscheinungen. Das künstlerische Schaffen erforscht hierbei gleichsam den unaufhaltsamen Lauf des Lebens, der durch menschliche Schicksale und durch das Schicksal der Welt strömt.

Meisterhaft schildert Rose Ausländer alle Schattierungen der Tragik; im Bild der im Gänsemarsch dahingehenden Mönche des Klosters Dshwari stellt Sarah Kirsch das totalitäre System dar, das den Gesang und die menschliche Stimme selbst „mit einem Knopfdruck stille zu machen“ vermag; mit einer reichhaltigen Palette von bunten, kräftigen Farben könnte man manches Gedicht von Barbara Maria Kloos vergleichen – wie z. B. „Die grüne Magie“. Manfred Krüger rückt verschiedene Sprachschichten zusammen und erzielt dadurch eine eigenartige „Erneuerung der Welt“, einen überraschenden Effekt des Gedichtes.

Jedoch ist die virtuose Handhabung der sprachlichen und dichterischen Mittel nicht der Selbstzweck der angebotenen Werke. Sie sind vor allem, ob die Dichter dies zugeben oder nicht, an den Leser adressiert, an denjenigen, dessen Herz die Entdeckungen des Autors nachempfinden und mit ihm mitfühlen kann. Sinnvoll erscheint mir deshalb die Äußerung von Günter Grass, einem der bedeutendsten Dichter Deutschlands: man müsse sich immer bemühen, den Leser zu gewinnen und zu interessieren, man müsse mit ihm dauernd ein Gespräch führen.

Ich glaube, der belarussische Leser wird die Texte mit Interesse lesen, um sich davon ein Bild zu machen, wie und womit moderne deutschsprachige Autoren den Leser interessieren wollen. Er wird auch den Duft von Deutschland selbst, den der Seele seines Volkes spüren, weil es nur den Schriftstellern gegeben ist, dafür geeignete Worte und dichterische Mittel zu finden.

Der Inhalt dieses Buches wurde durch den Geschmack der belarussischen Übersetzer bestimmt; der Band umfasst Werke deutschsprachiger Lyriker aus den letzten ca. fünfzig Jahren. Aber im Ganzen vermittelt er ein mannigfältiges und interessantes Bild der deutschen Lyrikszene.

Volha Ipatava

## *Rose Ausländer*

### **Wieder**

Mach wieder  
Wasser aus mir

Strömen will ich  
im Strom

ins Meer  
münden

## *Роза Аўслендэр*

### **Зноўку**

Рабі мяне зноўку  
плыўкай вадою

Струменем хачу я  
ў патоку

у мора  
ўлівацца

## **Einsamkeit**

Wahrgeworden  
die Weissagung der Zigeunerin

Dein Land wird  
dich verlassen  
du wirst verlieren  
Menschen und Schlaf

wirst reden  
mit geschlossenen Lippen  
zu fremden Lippen

Lieben wird dich  
die Einsamkeit  
wird dich umarmen

## **Адзінота**

Спраўдзілася  
прадказаньне цыганкі

Твая краіна  
цябе пакіне  
ты страціш  
людзей і сон

загаворыш  
замкнёнымі вуснамі  
да вуснаў чужых

Каханье заменіць табе  
адзінота  
янаabdыме цябе

## **Entfremdung**

Wir treffen uns  
hinter der Heimat  
im Haus mit  
gebrochenem Flügel  
  
schenken uns Fremde  
einer des andern  
Findling  
  
Staub auf den Lippen  
wortein wortaus  
  
wir tragen Meilensteine  
wohin  
  
Dein Atem weht  
in andre Richtung  
ich falle  
aus deinen Pupillen  
ins Dickicht  
Ich erkenne dich nicht

## **Адчужэньне**

Мы сустракаемся  
па-за радзімай  
у жытле са  
зламаным крылом

абдорваем адзін аднаго  
чужынаю  
знойдзеныя адно адным

Пыл на вуснах  
з слова ў слова

Мы нясём падарожныя камяні  
куды

Тваё дыханьне жыве  
у іншым кірунку  
я выпадаю  
з тваіх зренкаў  
у гушчар  
Я цябе не пазнаю

## **Ich denke**

Ich denke  
an die Eltern die mich verwöhnten  
an Spielzeug und Kindergespielen

an Lust und Qual meiner  
ersten Liebe

an Venedig Luzern die  
Riviera und Israel

an Hölderlin Trakl  
Kafka und Celan

an das Getto an Todestransporte  
Hunger und Angst

an den Unfall  
das ewige Bett an Freunde die  
mich verließen und Menschen  
die mir beistehn

Ich denke an die Ohnmacht meines Körpers  
die Macht des Denkens  
an Zauberworte und  
Lebenszauber

Der winkende Tod  
denkt an mich

## Думаю

Я думаю  
пра бацькоў якія мяне песьцілі  
пра цацкі й бесъперапынныя гульні

пра жарсьці і пакуты  
свайго першага каханья

пра Вэнэцью Люцэрн  
Рыўеру ды Ізраіль

пра Гёльдэрліна Тракля  
Кафку і Цэляна

пра гета пра эшалёны съмерці  
голад і жах

пра няшчасьці  
вечнае ложа сяброў  
што мяне пакінулі й людзей  
якія мне спрыяюць

Я думаю пра нямогласьць свайго цела  
сілу думкі  
пра магію слова  
і магічнасць жыцьця

Падміргваючы съмерць  
думае пра мяне

# *Ingeborg Bachmann*

## **Die gestundete Zeit**

Es kommen härtere Tage.  
Die auf Widerruf gestundete Zeit  
wird sichtbar am Horizont.  
Bald mußt du den Schuh schnüren  
und die Hunde zurückjagen in die Marschhöfe.  
Denn die Eingeweide der Fische  
sind kalt geworden im Wind.  
Ärmlich brennt das Licht der Lupinen.  
Dein Blick spurt im Nebel:  
die auf Widerruf gestundete Zeit  
wird sichtbar am Horizont.

Drüben versinkt dir die Geliebte im Sand,  
er steigt um ihr wehendes Haar,  
er fällt ihr ins Wort,  
er befiehlt ihr zu schweigen,  
er findet sie sterblich  
und willig dem Abschied  
nach jeder Umarmung.

Sieh dich nicht um.  
Schnür deinen Schuh.  
Jag die Hunde zurück.  
Wirf die Fische ins Meer.  
Lösch die Lupinen!

Es kommen härtere Tage.

# *Інгэборг Бахман*

## **Пазычаны час**

Надыходзяць цяжкія дні.  
Патрабаваньне вярнуць пазычаны час  
бачна на гарызонце.  
Хутка табе давядзеца зашнуроўваць чаравікі  
і праганяць сабак у іхныя двары.  
Вантробіны рыбін, выкінутых морам,  
калеюць на скразьняку.  
Згасае цьмянае съятло лубіну.  
Ты сочыш праз туман:  
патрабаваньне вярнуць пазычаны час  
відаць на гарызонце.

Бачна, як каханую паглынае пясок,  
ён падымаетца да аблачынкі яе валасоў,  
ён перапыняе ейнае слова,  
ён загадвае ёй маўчаць,  
ён адчувае, як яна памірае  
і жадае расстаньня  
пасля кожнага абдымку.

Не азірайся.  
Зашнуроўвай чаравікі.  
Праганяй сабак.  
Выкідай рыбу ў мора.  
Патуши лубін!  
  
Надыходзяць цяжкія дні.

# *Wolf Biermann*

## **Politische Zoologie**

Wir kommen wieder hoch  
– sagen die Ratten

Zeigt Rückgrat!  
– sagen die Würmer

Morgen wird alles besser  
– sagen die Eintagsfliegen

Vorwärts! Vorwärts!  
– sagen die Krebse

Nicht zu hoch hinaus!  
– sagt Vogel Strauß

Hier herrscht Redefreiheit  
– sagen die Fische

Jetzt bekennt mal Farbe!  
– sagt das Chamäleon

Es werde Licht!  
– sagen die Fledermäuse

Du sollst nicht töten  
– sagen die Aasgeier

Zieht nicht den Schwanz ein  
– sagen die Hunde

Wir tun keiner Fliege was zuleide  
– sagen die Spinnen

Nur kein Blutvergießen  
– sagt der Vampir

Immer Mensch bleiben!  
– sagen die Schweine

Freundschaft!  
– sagte der Ziegenbock  
und nahm mich auf die Hörner

# *Вольф Бірман*

## **Палітычна заалёгія**

Мы зноў устанем на ногі,  
– кажуць пацуکі

Пакажыце цвёрдасьць!  
– кажуць чарвякі

Зайтра ўсё стане лепей,  
– кажуць мухі-аднадзёнкі

Наперад! Наперад!  
– кажуць ракі

Не высоўвайцесь занадта высока!  
– кажа страўс

Тут пануе свабода слова,  
– кажуць рыбы

Пакажыце свой сапраўдны колер!  
– кажа хамелеон

Няхай будзе съвятло!  
– кажуць каханы

Не забі,  
– кажа съцярвятнік

Не падціскайце хвост,  
– кажуць сабакі

Мы й мухі не пакрыўдзім,  
– кажуць павукі

Толькі без праліцьця крыві,  
– кажа вампір

Заўжды заставацца чалавекам!  
– кажуць съвіньні

Дружба!  
– сказаў казёл  
і ўзыняў мяне на рогі

**Ach, Freund, geht es nicht  
auch dir so?**

Ich kann nur lieben  
    was ich die Freiheit habe  
        auch zu verlassen:

dieses Land  
diese Stadt  
diese Frau  
dieses Leben

Eben darum lieben ja  
wenige ein Land  
manche eine Stadt  
viele eine Frau  
    aber das Leben alle

**Ах, сябра, хіба ты мяркуеш  
ня гэтак сама?**

Я здольны любіць толькі тое  
што я вольны  
пакінуць:

гэтую краіну  
гэты горад  
гэтую жанчыну  
гэтае жыцьцё

Менавіта таму адзінкі  
любяць якуюсь краіну  
некаторыя якісь горад  
шмат хто якуюсь жанчыну  
але ўсе любяць жыцьцё

### **Großes Rot bei Chagall**

ja, das ist ein anderer  
Chagall. nicht der ewige  
Fiedler. nicht wieder  
im Blumenstrauß  
das labile Liebespaar  
in stabiler Schwebe

ein Ikarus stürzt aus Odessas  
Himmel. Sturz in eine bäuerliche  
Menschheit. Männer, Frauen  
glotzen, auf niedrigen Dächern  
sitzend, stehend, gelassen  
der Fall war erwartet worden

ich aber kann mitansehn  
wie die da mitansehn  
die Landung zum Tode. groß  
blutet ein Rot  
Chagall, sein großes Rot  
blutet den Berg herunter

dann  
aus der Braunschen Röhre tropft  
Holocaust ins Haus. Rinnsal  
aus Hollywood ein Rot  
das kleine Rot  
kriecht unter den Teppich

## Вялікая чырвань у Шагала

так, ён ня той, ён іншы  
Шагал. не бессьсъмяротны  
скрыпач. і тыя двое  
інакшыя, што млява,  
бы кветкі ў букеце,  
лунаюць у паветры

Ікар зь нябёс адэскіх  
упаў у лёс мужыцкі.  
мужчыны і кабеты  
стаяць на нізкіх даахах,  
спакойна лупяць вочы  
падзеньнем іх ня зьдзівіш  
і я магу таксама  
глядзець на прызямленыне  
ў съмерць. неверагодна  
крыававіць чырвань  
Шагалаўская чырвань  
крывёй з гары сплывае

потым  
съцякае з электроннай трубкі  
Галакост у наш дом. струменьчык  
з Галівуду чырвань  
маленъкая чырвань  
паўзе пад дыван

### **Als er entlassen war**

Als er entlassen war und kam ein letztes Mal in das Büro  
Und räumte seinen alten Schreibtisch leer und leerte auch  
Den Panzerschrank, die Schnur hing schlaff im Siegelnaf  
Als er Dzierzynski und die Pflanze von der Wand nahm  
Ein junger Maurer und 'ne Krankenschwester warn dabei  
Vom Bürgerkomitee geschickt und schwer verknallt die zwei  
Sie kontrollierten jeden Handgriff, schleppten Aktenkram  
Halb auch verlegen lächelten die beiden. Wie benommen  
Nahm sie den Petschaft, den Revolver, Schlüsselbund  
Da lächelte der Offizier zurück. Er blies gekonnt  
Dem Pärchen blaue Ringe scharfen KARO-Rauch  
Die Kippe zitterte ihm zwischen Daum' und Zeigefinger  
Er sagte: Unsre Stunde wird bald wieder kommen  
Und euer Stündlein, junges Glück, kommt auch.

## **Калі яго звольнілі**

Калі яго звольнілі, ён завітаў у свой кабінэт  
Апошні раз, прыбраў усё з стала і з сэйфа  
І шнур апусьціўся аслаблы ў скрынку зь пячаткай  
Калі ён зьняў зь съяны Дзяржынскага й вазон  
Былі пры гэтым ад грамадзкага камітэту  
Муляр і медсястра закаханая пара  
Сачылі кожны рух, цяголі ўжо непатрэбныя акты  
Зъянтэжана пасьміхаліся. Дзяўчына ніякавата  
Збрала ў яго рэвальвэр, ключы, пячатку  
Тут афіцэр усьміхнуўся таксама, выдыхнуў спрактыкована  
Сіняватыя колцы дыму парачцы ў твар  
Цыгарэта дрыжэла ў пальцах, між вялікім і спаказным  
Ён сказаў: неўзабаве наш вернецца час  
І ваша гадзіна праб'е, маладыя шчасліўцы

## Kleines Lied von den bleibenden Werten

1

Die großen Lügner, und was – na, was  
Wird bleiben von denen?  
Von denen wird bleiben  
    daß wir ihnen geglaubt haben  
Die großen Heuchler, und was – na, was  
Wird bleiben von denen?  
Von denen wird bleiben  
    daß wir sie endlich durchschaut haben

2

Die großen Führer, und was – na, was  
Wird bleiben von denen?  
Von denen wird bleiben  
    daß sie einfach gestürzt wurden  
Und ihre Ewigen großen Zeiten – na, was  
Wird bleiben von denen?  
Von denen wird bleiben  
    daß sie erheblich gekürzt wurden

3

Sie stopfen der Wahrheit das Maul mit Brot  
Und was wird bleiben vom Brot?  
Bleiben wird davon – na, was? –  
    daß es gegessen wurde  
Und dies zersungene Lied – na, was  
Wird bleiben vom Lied?  
Ewig bleiben wird davon  
    daß es vergessen wurde

## Песенька пра вартасьці, якія застаюцца

1.

Вялікія хлусы, дык што – ну, што

Застанеца ад іх?

Ад іх застанеца

тое, што мы верылі ім

Вялікія фарысэі, дык што – ну, што

Застанеца ад іх?

Ад іх застанеца

тое, што ўрэшце іх раскусілі

2.

Вялікія фюрэры, дык што – ну, што

Застанеца ад іх?

Ад іх застанеца

тое, што іх праста зъверглі

А іхны Вечны вялікі час – ну, што

Застанеца ад яго?

Ад яго застанеца

тое, што яго скарацілі

3.

Яны хочуць хлебам заткнуць глотку праўдзе

Дык што застанеца ад хлеба?

Ад яго застанеца – ну, што? –

тое, што яго зъелі

А гэта абрыйдлая песня – ну, што

Застанеца ад песні?

Ад яе застанеца навечна

тое, што яе забылі

## **Nachricht**

Noch findet er statt  
der Sonnenaufgang  
Die dunkle Nacht, noch  
wird sie veranstaltet

Erstaunlich! Auch diese Früh fand ich mich wieder  
am Leben. Erleichtert auch merkte ich auf den Atem  
dicht neben mir: die Erde ist also noch immer bevölkert

Den Radiomeldungen über die neuesten Fortschritte  
der kleineren Kriege kann ich beruhigt entnehmen:  
Noch dauert an die Existenz der Gattung Mensch

Ausgerottet, lese ich in der Abendzeitung  
hat sich heute noch nicht, was da alltäglich  
nach Frieden schreit

Noch findet er statt  
der Sonnenaufgang  
Die dunkle Nacht, noch  
wird sie veranstaltet

## **Паведамленьне**

Яшчэ адбываеца  
ўзыход сонца  
Цёмная нач, яе яшчэ  
ўтвораць.

Дзіўная рэч! І гэтым ранкам я знайшоў сябе  
зноў жывым. Прыслушайся з палёгкаю да дыханьня  
побач са мной: на зямлі ўсё яшчэ ёсьць людзі

З радыёпаведамленьняў пра найноўшыя посьпехі  
маленкіх войнаў магу супакоена зрабіць выснову:  
яшчэ працягваеца існаванье чалавечага роду

У вечаровай газэце, чытаю я,  
яшчэ ня вычарпалі сябе штодзённыя  
заклікі да міру

Яшчэ адбываеца  
ўзыход сонца  
Цёмная нач, яе яшчэ  
ўтвораць.

## *Thomas Brasch*

### **Lied**

Was ich habe, will ich nicht verlieren, aber  
wo ich bin will ich nicht bleiben, aber  
die ich liebe, will ich nicht verlassen, aber  
die ich kenne will ich nicht mehr sehen, aber  
wo ich lebe, da will ich nicht sterben, aber  
wo ich sterbe, da will ich nicht hin:  
Bleiben will ich, wo ich nie gewesen bin.

## *Томас Браш*

### **Песня**

Што я маю, не хачу губляць, але  
дзе я ёсьць, застацца не хачу, але  
тую, што кахаю, не хачу кідаць, але  
тую, што я ведаў, бачыць не хачу, але  
дзе жыцьцё прайшло, памерці не хачу, але  
і туды, дзе съмерць, шлях не выбірай:  
Я хачу навечна ў невядомы край.

## *Rolf Dieter Brinkmann*

### **Einen jener klassischen**

schwarzen Tangos in Köln, Ende des  
Monats August, da der Sommer schon  
ganz verstaubt ist, kurz nach Laden  
Schluß aus der offenen Tür einer  
dunklen Wirtschaft, die einem  
Griechen gehört, hören, ist beinahe  
ein Wunder: für einen Moment eine  
Überraschung, für einen Moment  
Aufatmen, für einen Moment  
eine Pause in dieser Straße,  
die niemand liebt und atemlos  
macht, beim Hindurchgehen. Ich  
schrieb das schnell auf, bevor  
der Moment in der verfluchten  
dunstigen Abgestorbenheit Kölns  
wieder erlosch.

## *Рольф Дзітэр Брынкман*

### **Тое клясычнае**

чорнае танга ў Кёльне, у канцы  
доўгага жніўня, калі лета ўжо  
зусім запылена, пасля закрыцца крамаў,  
з шырока адчыненых дэзвярэй  
цёмнага грэцкага рэстаранчыку  
раптам пачуць – гэта як нейкі  
цуд: толькі на адзін момант  
неспадзяянку, толькі на адзін момант  
уздых, толькі на адзін момант  
перадышку на той вуліцы,  
якая нікога ня любіць, дзе  
цесна і млюсна ўсім. Я  
хуценька занатаваў гэта, пакуль  
дзіўнае імгненьне ў абрыйдлай  
змрочнай зъмярцьвеласьці Кёльна  
ня згасла ізноў.

### **Hölderlin-Herbst**

Auf  
den Baustellen  
wird jetzt Tag  
und Nacht gearbeitet.  
Auch die Gärten  
werden nicht  
geschont.  
Sie werden  
mit rostigen Harken  
durchkämmt nach den  
letzten Möhren  
und Kartoffeln.  
(Der Grünkohl  
darf stehenbleiben  
bis der erste Frost  
gekommen ist.)  
Weiter draußen  
schlachten sie Schweine.  
Frisch gewaschen und gebürstet  
hängen die offenen Leiber  
weiß an den Leitern.

## Восень паводле Гёльдэрліна

На  
будаўнічых пляцоўках  
цяпер кожны дзень  
і нач працуець.

Нават  
гародаў  
не шкадуюць.

Зь іх вычэсваюць  
іржавымі граблямі  
апошнюю моркву  
і бульбу.

(Кармавая капуста  
можа заставацца  
да першых маразоў.)

Далей на вуліцы  
колюць съвіней.  
Съвежа памытая і паскрэбеная  
вісяць разваленыя тушы,  
бялеючы на драбінах.

# *Wolfgang Bächler*

## **Erwartung**

*für Michael Krüger*

Die Schiffe fahren ohne mich aus.  
Ich bleibe auf den Landungsstegen zurück,  
umzingelt von Möwen.

Sie öffnen die Schwingen  
wie Fenster,  
durch die ich das Meer  
mit anderen Augen sehe.

Langsam entfaltet der Himmel  
ein mächtiges Segel  
über dem Steg.  
In der Abendbrise  
beginnt die Fahrt  
auch für mich.

# *Вольфганг Бэхлер*

## **Чаканьне**

*Mіхаэлю Кругеру*

Караблі выпраўляюцца ў мора безь мяне.  
На прычале я застаюся  
у атачэньні чаек.

Расхінаюць крылы яны,  
што вокны,  
праз якія мне бачыцца мора  
ня гэтак, іначай.

І паволі распрострае неба  
над прычалам  
ветразь магутны.  
Неўзабаве пачатак вандроўкі  
у вечаровым брызе  
і для мяне.

## *Uljana Wolf*

### **übersetzen**

mein freund: das ist  
unsere schlaglochliebe  
unser kleiner grenzverkehr  
holprig unter zungen

unser zischgebet  
und jetzt streichel mich  
auf diesem stempelkissen  
bis der zoll kommt

mein freund: oder wir  
schmuggeln alles  
geschmacksknospen  
gazeta wyborcza und

münzen münzen  
in einer gemutmaßten  
mundhöhle randvoll  
zur stoßzeit

# *Ульяна Вольф*

## **перакладка**

мой сябра: гэта  
нашае калдобістae каханьне  
нашыя памежныя зносіны  
выбоіны пад языкамі

шчыра за хлеб наш повшэдні дзенькуем  
а зараз лашчы мяне  
на гэтай штэмпэльнай падушцы  
неўзабаве мытня

мой сябра: а можа  
правязем ўсё кантрабандай  
смакавыя рэцэлтары  
*gazetu wyborcza i*

манэткі манэткі  
здагадаецца хто  
пра з коптурам напханы рот  
у гадзіны пік

### **naheliegen**

im grünen zimmer  
geht der mond nicht auf  
halt an] das licht liegt nahe  
es trägt uns in der dunklen faust

im grünen zimmer  
geht die faust nicht auf  
halt ein] das wort liegt nahe  
es hält uns hinterm halben mond

im grünen zimmer  
geht der kuss nicht auf  
halt wort] was nahe liegt  
das fällt uns dunkel durch den mund

*(für h.k.)*

## **просіцца**

пакой зялёны  
поўня там ня ўсходзіць  
счакай ] съятло што просіцца сюды  
скавала нас ў цёмным кулаку

пакой зялёны  
не расьцісьнецца кулак  
стрымай ] і слова што так просіцца сюды  
зъмяшчае нас па-за паловай поўні

пакой зялёны  
не удаўся пацалунак  
ты ж абяцаў ] усё што просіцца сюды  
нам цёмна сыплецца праз рот

(прысьвячаецца г. к.)

## *Ulla Hahn*

### **Endlich**

Endlich besoffen und ehrlich  
und immer noch'n Sonett  
Reißt mir den Himmel auf  
legt mir die Welt ins Bett:  
Ich hab genug  
ich steh mir selbst bis oben  
und werd dies Leben nicht  
vor seinem Tode loben.

Jaja ich weiß ihr habt mir keinen Grund  
für dieses Wut- und Wehgeschrei gegeben  
Mir geht es gut, ich halt ja schon den Mund  
nur eine Frage sei noch zugegeben  
Seid ihr ganz sicher daß ihr lebt und  
heißt Nichttotsein schon Leben?

# Уля Ган

## Нарэшце

Шчырая і п'яная  
і ўсё яшчэ санэт  
Вы разарвіце мне неба  
пакладзіце мне ў ложак съвет:  
Даволі я сабе  
абрыдла аж дасхочу  
і не ўхвалю жыцьця  
перед ягонай ноччу.  
Не, ня вы віноўнікі прычын  
чаму душа ў шалёны крык сарвецца.  
Мне добра я ўжо змоўкла толькі чым  
калісь вам сон наяве адгукнецца:  
Хіба жывымі можаце сябе лічыць  
няўжо “ненаўембыць” Жыцьцём завецца?

## Für einen Flieger

Wenn du in Bausch und Bogen vorwärtsschreitend  
das Erdreich mit den Füßen trittst bis weich  
du abhebst in die höheren Regionen  
und dir die Erde leicht wird oder seicht

erscheint beim Anblick dieser Millionen Toten  
der Sisyphos der Tantalos die schwer  
einander in den offenen Armen hängen  
glaubst du von fern: sie liebten sich so sehr.

Als Lied erreicht ihr Stöhnen deine Ohren  
Kains Hand scheint dir führt Abel hin zum Tanz  
ein Abendlicht quillt alien aus den Poren

vergoldet dir die Sicht die Wiederkehr  
zur Erde die du fast wie mich verloren  
flieg höher nicht: du findest uns nicht mehr.

## **Лётніку**

Калі ты штурхаеш наперад плянэту  
ўсю цалкам нагамі ажно пакуль  
ня ўздымешся ўвысь то зямля табе здасца  
надта дробнай і надта лёгкай адтуль

ты здаля як неба жыхар агледзіш  
мерцьвякоў мільёны Сызыф Тантал  
для якіх ланцугамі сталі абдымкі  
што табе іх ўзаемнай любові жар?

Iх стогны съпевам далятуць да вуха  
міраж – на скокі Каін Абэля вядзе  
і водбліск вечара усіх залоціць Духам

зямлю ты ледзь ня страціў як мяне  
і самалёт вышэй ужо ня рухай  
бо нас ня знайдзеш больш хіба ў съне.

### **Ich bin die Frau**

Ich bin die Frau  
die man wieder mal anrufen könnte  
wenn das Fernsehen langweilt

Ich bin die Frau  
die man wieder mal einladen könnte  
wenn jemand abgesagt hat

Ich bin die Frau  
die man lieber nicht einlädt  
zur Hochzeit

Ich bin die Frau  
die man lieber nicht fragt  
nach einem Foto vom Kind

Ich bin die Frau  
die keine Frau ist  
fürs Leben.

### **Я тая жанчына**

Я тая жанчына  
якой можна затэлефанаваць  
калі абрыйд тэлевізар

Я тая жанчына  
якую можна запрасіць у госьці  
калі нехта іншы адмовіўся прыйсьці

Я тая жанчына  
якую лепш не запрашаць  
на вясельле

Я тая жанчына  
у якой лепш не пытацца  
пра здымак дзіцяці

Я тая жанчына  
якая зусім не жанчына  
на ўсё жыцьцё.

## *Wilfried Happel*

im lichtertanz

im schwalbenbunten lichtertanz

im schwalbenbunten lichtertanz ein kreis

im lichtertanz ein kreis der zeigt weit fort

der zeigt weit fort vom schwalbenbunten lichtertanz

der zeigt auf weltumkreisung fort von hier weit fort

berlin im lichtertanz

berlin im lichtertanz in sekt ertrunken

ich seh berlin in sekt ertrunken sprudelnd

ich seh berlin in sekt ertrunken schwimmt mein ich davon

mein ich in sekt ertrunken schwimmt davon ich fass es kaum

ich fass es kaum berlin im lichtertanz in sekt ertrunken

und auf dem toten leib

und auf dem toten leib ein traurig totes wien

ein traurig totes wien liegt auf dem toten leib

in wien liegt auf dem toten leib ein traurig totes ich

ein traurig totes ich treibt auf dem toten leib nach wien

ein ich treibt traurig tot auf totem weltmeer wien entgegen

auf totem weltmeer wien

auf totem weltmeer wien entgegen treibt ein gondoliere

ein gondoliere treibt auf totem weltmeer rom entgegen

auf totem weltmeer traurig totem rom entgegen treibt

auf weltumkreisung treibt ein totes ich new york entgegen

im wellentanz im schwalbenmeer new york ich fass es kaum

nie berlin gesehn. nie new york, nie rom, nie wien.

nie mein ich gesehn im lichtertanz. nie gesehn.

## *Вільфрыд Гапэль*

у танцы ліхтароў  
у танцы зыркіх ліхтароў  
кружлянъне ў ластаўчыным танцы ліхтароў  
кружлянъне ліхтароў выносіць думкі прэч  
удалячынъ ад танца зыркіх ліхтароў  
нясе ў палёт па-над усёй зямлёй

бэрлін у танцы ліхтароў  
бэрлін у танцы ліхтароў у пеністым віне  
гляджу як ён пускае бурбалкі на дне  
гляджу як у віне плыве з бэрліна маё я  
сплывае маё я ў віне мне гэта цяжка зразумець  
не зразумець мне танец у шампанскім ліхтароў бэрліна

а на мёртвым целе  
на мёртвым целе смуткуе нежывая вена  
журботныя парэшткі вены ляжаць на мерцьвяку  
на мёртвым целе ў вене смуткуе нежывое я  
у смутку нежывое я плыве на мёртвым целе ў вену  
у мёртвым акіяне плывуць парэшткі майго я ў бок вены

навокал вены мёртвы акіян  
у мёртвым акіяне плыве ў бок вены гандальер  
у мёртвым акіяне гандальер плыве ў бок рыма  
плыве ў бок нежывога рыма ў мёртвым акіяне  
вакол зямлі плывуць у бок нью-ёрка парэшткі майго я  
у ластаўчыным моры нью-ёрк у танцы хваляў цяжка  
зразумець

ніколі я ня бачыў бэрлін. і нью-ёрк, і рым, і вену.  
ніколі сваё я ня бачыў у танцы ліхтароў. ніколі.

## *Harald Hartung*

### **Das Paar**

das Hand in Hand über  
die Wiese hüpf und nicht  
still sein kann weil  
es sich Zigaretten  
anzündet auf dem  
federnden grünen  
Trampolin  
ist glücklich solang  
Musik zu hören ist.  
Draußen in den Anlagen  
das Grün ist schwarz.  
In der Stille riecht  
man den Tod.  
Er ist die Musik  
die man nicht mehr  
hört.

## *Гаральд Гартунг*

### **Пара**

якая рука ў руцэ  
скача праз луг  
і ня можа съцішыцца  
таму што паліць  
цыгарэты  
на пругкім зялёным  
трампліне  
шчаслівая покуль  
чуецца музыка.  
там на відакраі  
зялёнае бачыцца чорным  
у цішы чуецца  
съмерць.  
яна гэта музыка  
якую больш  
не чуваць

## *Robert Gernhardt*

### **Doppelte Begegnung am Strand von Sperlonga**

Die Sonne stand schon tief.  
Der Strand war weit und leer.  
Schräg ging mein Schatten vor mir her,  
indes der deine lief.

Du warst mir unbekannt.  
Ihr nähertet euch schnell.  
Dein Schatten dunkel und du hell,  
so kamt ihr übern Sand.

Sehr schön und ziemlich nackt  
liefst du an mir vorbei.  
Da warn die Schatten nicht mehr zwei,  
sie deckten sich exakt.

Wir sahn euch lange nach.  
Ihr drehtet euch nicht um.  
Ihr lieft, du und dein Schatten, stumm,  
von uns sprach einer: Ach.

## *Робэрт Гернгарт*

### **Падвойная сустрэча на пляжы Спэрлёнга**

Згасаў сонечны дзень.  
Быў пляж пусткай ня мой.  
Ішоў прада мною ценъ мой,  
імкліва бег твой ценъ.

Ня меў стрэчы раней.  
Цуд узынік з пустаты.  
Ценъ цёмны і сьветлая ты  
дагналі ужо мяне.

Красы вольны інтыйм  
пранёс міма съятло.  
Двох ценяў цяпер не было,  
яны сталі адным.

Вас несьлі мы ў вачах.  
Вы ж надзей не далі.  
Калі ты і ценъ твой сплылі,  
адзін з нас мовіў: “Ax”.

## **Siebenmal mein Körper**

Mein Körper ist ein schutzlos Ding,  
wie gut, daß er mich hat.  
Ich hülle ihn in Tuch und Garn  
und mach ihn täglich satt.

Mein Körper hat es gut bei mir,  
ich geb' ihm Brot und Wein.  
Er kriegt von beidem nie genug,  
und nachher muß er spein.

Mein Körper hält sich nicht an mich,  
er tut, was er nicht darf.  
Ich wärme mich an Bild, Wort, Klang,  
ihn machen Körper scharf.

Mein Körper macht nur, was er will,  
macht Schmutz, Schweiß, Haar und Horn.  
Ich wasche und beschneide ihn  
von hinten und von vorn.

Mein Körper ist voll Unvernunft,  
ist gierig, faul und geil.  
Tagtäglich geht er mehr kaputt,  
ich mach ihn wieder heil.

Mein Körper kennt nicht Maß noch Dank,  
er tut mir manchmal weh.  
Ich bring ihn trotzdem übern Berg  
Und fahr ihn an die See.

Mein Körper ist so unsozial.  
Ich rede, er bleibt stumm.  
Ich leb ein Leben lang für ihn.  
Er bringt mich langsam um.

## Сем разоў маё цела

Цела маё – тонкая рэч,  
я побач зь ім, як ценъ.  
Хутаю ў віратку яго  
і кармлю кожны дзень.

Целу майму добра са мной,  
мае хлеб і віно.  
Ды бурчыць, што мала, і прэч  
выкіне ўсё адно.

Цела маё – неслух заўжды,  
крыўдай прагне ўкалоць.  
Я люблю слова, фарбу, гук,  
цела хвалюе плоць.

Цела маё творыць бруд, пот,  
росыціца пазногці, шчэць.  
Я ж мушу зноў стрыгчы, галіць,  
за чысьцінёй глядзець.

Цела маё ўзялі ў палон  
сквапнасыць, лянота, блуд.  
Губіць сябе, а я цярплю,  
зноў лячу ад пакут.

Цела маё прыносіць боль,  
съпеліць маю съязу.  
Я ж праз горы яго нясу  
і на мора вязу.

Цела маё – труценъ нямы.  
Што яго закране?  
Я ўвесь час для яго жыву.  
Цела нішчыць мяне.

# Günter Grass

## Kinderlied

Wer lacht hier, hat gelacht?  
Hier hat sich's ausgelacht.  
Wer hier lacht, macht Verdacht,  
daß er aus Gründen lacht.

Wer weint hier, hat geweint?  
Hier wird nicht mehr geweint.  
Wer hier weint, der auch meint,  
daß er aus Gründen weint.

Wer spricht hier, spricht und schweigt?  
Wer schweigt, wird angezeigt.  
Wer hier spricht, hat verschwiegen,  
wo seine Gründe liegen.

Wer spielt hier, spielt im Sand?  
Wer spielt, muß an die Wand,  
hat sich beim Spiel die Hand  
gründlich verspielt, verbrannt.

Wer stirbt hier, ist gestorben?  
Wer stirbt, ist abgeworben.  
Wer hier stirbt, unverdorben  
ist ohne Grund verstorben.

## *Гюнтэр Грас*

### **Дзіцячая песенька**

Чый съмех гучыць, гучаў?  
І ўжо нячутны стаў.  
Ці ён съмяяцца стаў  
зусім не без падстаў?

Хто плача, плакаў тут?  
Ды съцішыўся той люд.  
Хто плача тут, пакут  
цяжар нясе на суд.

Хто скажа й замаўчыць,  
таму пад звягай жыць.  
Хто кажа, той – цікава! –  
замоўчвае падставы.

Хто ў цацкі звык гуляць,  
да съценкі мусіць стаць  
і ў той гульні прайграць  
і больш не акрыяць.

Ці той, хто тут канае,  
памёр? Ён дзесь блукае.  
Хто ў цноце памірае,  
такіх падстаў ня мае.

### **Pünktlich**

Eine Etage tiefer  
schlägt eine junge Frau  
jede halbe Stunde  
ihr Kind.  
Deshalb  
habe ich meine Uhr verkauft  
und verlasse mich ganz  
auf die strenge Hand  
unter mir,  
die gezählten Zigaretten  
neben mir;  
meine Zeit ist geregelt.

## **Па раскладзе**

На ніжэйшым паверсе  
маладая жанчына  
кожныя паўгадзіны  
лупцуе сваё дзіцё.  
Таму  
гадзінънік свой я прадаў  
пра час дакладна даведваюся  
па строгай руцэ  
што пада мной,  
падлічаныя цыгарэты  
побач;  
час мой разьмеркаваны

## **Die Peitsche**

Weil jeder Leiche etwas entsprießt,  
weil keine Haut dicht  
und kein Geheimnis niet- oder nagelfest ist,  
fängt langsam an wie das Gold  
der Frühling unter dem Schnee.

Noch schläft die Peitsche und in der Peitsche  
aufgerollt der April.

Noch sägt jemand Holz, denkt dabei an den Winter;  
und eine Frau geht vorbei,  
doch er dreht sich nicht um.

Ein Junge steht auf dem Hof,  
schiebt und hält eine Peitsche.  
Dann dreht er sich langsam, dreht  
und schiebt nicht mehr, nein er dreht  
und knallt haushoch mit der Peitsche.

## **Пуга**

Паколькі з кожнага трупа штосьці бярэ свой пачатак,  
паколькі не бывае абсолютна шчыльныай скуры  
і абсолютна непранікальныай таямніцы,  
павольна ўзынікае, нібы тое золата,  
пад сънегам вясна.

Яшчэ съпіць пуга, а ў ёй  
згорнуты красавік.  
шчэ нехта пілуе дровы, пры гэтым думае пра зіму;  
і побач праходзіць жанчына,  
ды ён не абарочваецца.

Хлапец на дварэ стаіць,  
касавурыцца і трymае пугу.  
Пасьля ён павольна паварочваецца,  
паварочваецца і не касавурыцца больш; не,  
павярнуўшыся, ён ляскае пугай на вышыні дома.

## **Orpheus**

Weil ich mich damals zum Publikum zählte,  
nahm ich Platz in der siebzehnten Reihe.  
So, die Hände überm Programm,  
hielt ich es aus bis kurz nach der Pause:  
  
den Kapellmeister strich ich durch,  
dem Klavier ins Gebiß, der Flöte ein Auge  
weg und das Blech gefüllt – womit denn? – mit Blei.  
Es galt, die Hälfte aller Instrumente zu enthaaren.  
  
Wer schnitt mir damals den Film ab?  
Platzanweiser bekamen Gewalt,  
warf en mich Geigen vor, Hemdbrüsten,  
was von Noten schwarz-weiß lebt, liniert.  
  
Die Harfenistin, trotzdem ein Weib,  
beugte sich über mich, trug ein mildtätig Kleid.  
So ging ich in ihre Saiten ein,  
verstehe mich nur noch auf Finger:  
  
Wohlklang, ich überhöre mich, hüte mich,  
nach ihrem Programm zu verlangen.

## Арфэй

Я тады да публікі сябе прылічваў  
і заняў быў месца ў сямнаццатым радзе.  
Так, трymаючы ў руках праграмку,  
я трываў, аж покуль антракт не пачаўся:

капэльмайстра ўсяго я перакрэсліў,  
раялю ўрэзаў па пысе і выбіў флейце  
вока; а бубен я – чым жа? – воловам запоўніў.  
Было трэба абезвалосіць палову ўсіх інструментau

Хто тады перарэзаў мне стужку?  
Распарадчыкі ў зале займелі сілу,  
кідалі пад ногі мне скрыпкі, манішкі,  
лінаванае, усё, што жыве чорна-бела, з нот.

Арфістка, хоць яна і жанчына,  
нада мною схілілася, у міласэрнай сукенцы.  
Я гэтак прасякнуўся ейнымі струнамі,  
што паразумываюся цяпер адно на пальцах:

Мілагучча, я не дачуваю сябе, я баранюся,  
каб не прасіць яе праграмкі.

\* \* \*

In meiner Hand die Hand meiner Tochter.  
So suchen wir Ziegen  
und finden verlassene Schneckengehäuse.  
Siehst du schon welche?  
Noch nicht.  
Gibt es hier welche?  
Manchmal.  
Wir hören sie auf dem Hang scheppern: dort und dort.  
Wir mögen Ziegen.  
Schneckenhäuser sammeln wir nur.  
Wir waren mal Ziegen.  
Neugierig sind wir und schreckhaft.  
Die Hand meiner Tochter in meiner Hand.  
So sind wir uns sicher.  
Wir haben Salz bei uns.

\* \* \*

У сваёй руцэ трymаю руку дачкі.  
Так мы шукаем козак,  
а заходзім пакінутыя сълімаковыя домікі.  
Ты ужо бачыў хоць адну?

'шчэ не.  
А яны тут бываюць?

Часам.

Мы чуем, як яны стукаюць капыткамі на схіле: там і там.  
Нам козкі падабаюцца.

Сълімаковыя домікі толькі зьбіраем.

Калісьці былі мы козамі.

Мы цікаўныя і пужлівыя.

Рука дачкі ў маёй руцэ.

Так нам ня страшна.

З сабой у нас соль.

## *Norbert Hummelt*

### **sibirische wallfahrt**

*"sergei mit finger auf der landkarte"*

"griese fernsicht" waller im schnee,  
gehaspelte liebschaft "vergib mir natascha",  
alien damals im kalten krieg,  
und man flüsterte automatisch:  
"nie bin ich richtig vermöbelt  
worden, aber es gab da schon  
situationen",  
geleimte leiber, kauern und kauen,  
"ich... kenn... die... wörter... aber...  
ich kann... keinen... sinn...  
konstruieren"

# *Норбэрт Гумэльт*

## **пілігрымка ў сібір**

*“сяргей з пальцам на карце”*

“сівы краявід” вандроўнік у сънежнай зямлі  
пакрышанае каханьне “даруй мне наташа”,  
ішла халодная вайна,  
я быў чужаком зь іншай плянэты,  
вусны самі заварушыліся ў шэпце:  
“да паўсъмерці мяне ніколі ня білі,  
але здаралася рознае”,  
скурчаныя ў абдымках целы рухаюць сківіцамі:  
“я... ведаю... слова... але...  
не... знаходжу... у... іх...  
ніякага... сэнсу”

## *Nelly Sachs*

### **Der Schwan**

Nichts  
über den Wassern  
und schon hängt am Augenschlag  
schwanenhafte Geometrie  
wasserbewurzelt  
aufrankend  
und wieder geneigt  
Staub schluckend  
und mit der Luft maßnehmend  
am Weltall –

## *Нэлі Закс*

### **Лебедзь**

Пустэча  
над водамі  
і ўжо над вокамгненьнем вісіць  
лебядзіная траекторыя  
празросшы з вады  
імкнучыся ўгару  
і зноў ападаючы ўніз  
глытаючы пыл  
і вымяраючы паветрам  
сусъвет...

\* \* \*

Wer ruft?  
Die eigene Stimme!  
Wer antwortet?  
Tod!  
Geht die Freundschaft unter  
im Heerlager des Schlafes?  
Ja!  
Warum kräht kein Hahn?  
Er wartet bis der Rosmarinkuß  
auf dem Wasser schwimmt!

Was ist das?

Der Augenblick Verlassenheit  
aus dem die Zeit fortfiel  
getötet von Ewigkeit!

Was ist das?

Schlaf und Sterben sind eigenschaftslos

\* \* \*

Хто гэта кліча?  
Свой голас!  
Хто адказвае?  
Съмерць!  
Ці сяброўства гіне  
ў казарме сну?  
Гіне!  
Чаму не съплюае певень?  
Ён чакае пакуль  
размарынавы пацалунак  
паплывіе па вадзе!

Што гэта?

Імгненъне самоты  
зъ якога выпаў час  
забіты вечнасьцю!

Што гэта?

Сон і ўміранъне – рэчы безь якасьцяў

\* \* \*

### Rückwärts

über alle neunzig Jahre hinweg  
gelit die Stimme der Blinden  
bis sie eintaucht in Muttermilch  
und lichterloh zahnend  
über der nächtlichen Bilderstraße schwebt –  
Suchend zwischen unseren Leibern  
die Wiege des Staubes  
wo die Flügel schlafen –  
Ihre Blindenhand  
streicht mir die Seele aus dem Leib  
vergaß nicht meine Stimme  
die ihr Antwort gab  
gezählt und vermessan  
im Klageraum der Litaneien  
im Advent des Überganges

\* \* \*

### Назад

у мінулыя дзевяць дзясяткаў гадоў  
аддаецца рэхам голас съляпой жанчыны  
пакуль ён не занурыцца ў матчына малако  
і робячы съляпучыя зубцы  
не залунае над вуліцай выяваў –  
шшукаючы спаміж нашых целаў  
кальску пылу  
дзе крылы дрэмлюць  
Рука гэтай съляпой жанчыны  
съцягвае зь цела душу  
яна мой голас помніць  
што даў ёй адказ  
праплічаны й прамераны  
у юдолі літаньняў  
падчас адвэнту пераходнага стану

\* \* \*

Die gekrümmte Linie des Leidens  
nachtastend die göttlich entzündete Geometrie  
des Weltalls  
immer auf der Leuchtspur zu dir  
und verdunkelt wieder in der Fallsucht  
dieser Ungeduld ans Ende zu kommen –

Und hier in den vier Wänden nichts  
als die malende Hand der Zeit  
der Ewigkeit Embryo  
mit dem Urlicht über dem Haupte  
und das Herz der gefesselte Flüchtlings  
springend aus seiner Berufung: Wunde zu sein –

\* \* \*

Пакутаў скрыўленая лінія намацаючы  
гэамэтрыю сусьвету крэсъленую  
боскім агнём  
каб дайсыці да канца прайшоўшы  
заўсёднай трасай съятла да цябе  
і зноўку съцямнёўшы ў падучцы  
няўцерпнасьці гэтай...

І ў чатырох съценах тут нічога няма  
толькі рука мастака – часу  
вечнасьці эмбрыён  
съятло спрадвечнае над галавою  
і сэрца-ўцякач прыкуты  
выскоквае з наканаванага: смылець і смылець...

\* \* \*

Diese Kette von Rätseln  
um den Hals der Nacht gelegt  
Königswort weit fort geschrieben  
unlesbar  
vielleicht in Kometenfahrt  
wenn die aufgerissene Wunde des Himmels  
schmerzt

da  
in dem Bettler der Raum hat  
und auf Knieen gehend  
ausgemessen hat alle Landstraßen  
mit seinem Leib

denn es muß ausgelitten werden  
das Lesbare  
und Sterben gelernt  
im Geduldigsein –

\* \* \*

Гэты ланцуг загадак  
надзеты на шыю начы  
Слова царскае гэтак далёка напісана  
што яно нечытэльнае –  
можа ў траекторыях камэт  
калі адкрытая рана нябёсаў  
смыліць

там  
дзе прастора жабрака  
які на каленях прайшоўшы  
вымераў усе прасёлкі  
целам сваім

бо чытэльнае  
трэба выпакутаваць  
і вывучыць паміранье  
празъ цярплівасць...

\* \* \*

So einsam ist der Mensch  
sucht gen Osten  
wo die Melancholia im Dämmerungsgesicht erscheint

Rot ist der Osten vom Hähnkrähen

O höre mich –

In der Löwensucht  
und im peitschenden Blitz des Äquators  
zu vergehn

O höre mich –

Mit den Kindergesichtern der Cherubim zu verwelken  
am Abend

O höre mich –

Im blauen Norden der Windrose  
wachend zur Nacht  
schon eine Knospe Tod auf den Lidern

so weiter zur Quelle –

\* \* \*

Гэткі самотны чалавек  
шукае Усходу  
дзе мэлянхолія пачынае днець  
Усход чырвоны ад съпеваў пеўня  
О паслухай мяне...

Каб у памкненъні львіным  
і ва ўспышцы хвосткай экватару  
прапасьці

О паслухай мяне...

Каб з ablіччамі хэрубімаў дзіцячымі зъянуць  
пад вечар

О паслухай мяне...

На блакітнай поўначы ружы вятроў  
у бяssonнай начы  
з пупышкаю съмерці на вейках  
далей, далей да крыніцы...

\* \* \*

Diese Nacht  
ging ich eine dunkle Nebenstraße  
um die Ecke  
Da legte sich mein Schatten  
in meinen Arm  
Dieses ermüdete Kleidungsstück  
wollte getragen werden  
und die Farbe Nichts sprach mich an:  
*Du bist jenseits!*

\* \* \*

Гэтай начы  
зайшоў я у цёмны завулак  
за рог дому  
І ўтуліўся мой ценъ  
мне пад паху  
Гэтая адзежына ў стоме  
прагнула быць ношанай  
і колер Нішто да мяне прамовіў:  
*Ты – з таго боку!*

\* \* \*

Im Meer aus Minuten  
jede einzelne verlangt Untergang  
Rettung-Hilfe haushoch verschlungene Worte  
nicht mehr Luft  
nur Untergang  
raumlos  
nur Untergang  
Hoffnung wurde kein Schmetterling  
Tod erschaffen so mühsam  
Was den Gott verhüllt  
auflösen in Sand  
dieses Erstlingswort  
das in die Nacht stürmt  
rettungslos

Erde

Träne unter den Gestirnen –  
ich sinke in deinen Überfluß –

\* \* \*

У моры хвілінаў  
кожная паасобку прагне загінуць  
Хуткая дапамога  
з дом вышынёй праглынутыя слова  
паветра бракуе –  
толькі пагібелъ  
прасторы няма –  
толькі пагібелъ  
надзея ня стала матыльком  
съмерць створаная высілкамі гэткімі  
Тое што ахінае Бога  
рашчыняеца ў пяску  
гэтае Першаслова  
што ўрываеца ў нач  
без паратунку

Зямля  
съляза пад зорамі –  
я парынаю ў тваю празьмернасьць...

# *Sebastian H. Kahl*

## **Flugkörper**

Die Sonne bonbonrot am Himmel  
Freund Verschwindest in den Büschen  
Pappkulisse Haldenstrand BETREten VERBOTEN  
Das Stanniolpapier in der Wiese  
Schlote geben eine Nebelwand  
Im Naturkonzert der Industrielandschaft  
Pferdebremsen stürzen irr umher Jagen  
Libellen im Tiefflug über die Gräser  
Am Himmel Die Kondensstreifen der Zivilisation  
Die Flak haben sie erst zwei Wochen vorher abgezogen  
Der Metallbaukasten  
In die Gegend verstreut KEIN SPIELPLATZ FÜR  
KINDER in den Trümmern  
Sonst wär' unser Haus auch weg gewesen  
WiederAUFBau OST/West  
An Rhein und Ruhr heute Die Abrissbirnen  
Feiern Konjunktur  
Der Jumbojet Richtung Süd Südwest  
Mein Blick bleibt an den neuen Ruinen kleben

# Сэбаст'ян Г. Каль

## Лятальныя аппараты

Сонца чырвонай цукеркай ў небе  
Сябра Хаваешся ў кустох  
Кулісы з кардону пакаты бераг УВАХОД ЗАБАРОНЕНЫ  
Фольга на лузэ  
Коміны выпускаюць заслоны туману  
У канцэрце прыроды індустрыйнага ляндшафту  
Съляпні шалёна атакуюць ў паветры Рацца  
Стракозы у нізкім палёце над травою  
На небе Кандэнсацыйныя съяды цывілізацыі  
Зенітку толькі два тыдні таму навялі  
Мэталёвы канструктар  
Па ваколіцы раскіданы НЯМА МЕСЦА ДЛЯ  
ДЗІЦЯЧАЙ ПЛЯЦОЎКІ сярод развалінаў  
А інакш зынік бы й наш дом  
адБУДОВА ўСХОД/захад  
На Райне і Руры сёньня чыгунныя бабы  
Святуюць канъюнктuru  
Авіялайнэр кірунак поўдзень паўднёвы заход  
Я прыклейваюся позіркам да новых руінаў

# *Sarah Kirsch*

## **Bei den Stiefmütterchen**

Bei den weißen Stiefmütterchen  
im Park wie ers mir auftrug  
stehe ich unter der Weide  
ungekämmte Alte blattlos  
siehst du sagt sie er kommt nicht

Ach sage ich er hat sich den Fuß gebrochen  
eine Gräte verschluckt, eine Straße  
wurde plötzlich verlegt oder  
er kann seiner Frau nicht entkommen  
viele Dinge hindern uns Menschen

Die Weide wiegt sich und knarrt  
kann auch sein er ist schon tot  
sah blaß aus als er dich untern Mantel küßte  
kann sein Weide kann sein  
so wollen wir hoffen er liebt mich nicht mehr

# *Сара Кірш*

## **Ля клюмбы з браткамі**

Ля клюмбы зь белымі браткамі  
у парку як ён загадаў  
стаю пад вярбою  
калматая ведзьмай бязълістай  
бач ты кажа яна ён не прыйшоў

Ах кажу я ён пэўна зламаў нагу  
падавіўся рыбінай косткай дарогу  
перанесылі раптоўна кудысьці альбо  
ён ня можа зьбегчы ад жонкі  
шмат прычын нас людзей гвалтуюць

А вярба калываецца і рыпіць  
А можа ён нават памёр  
выглядаў нямоглым калі пад палітончыкам цябе цалаваў  
можа так вярба можа так  
спадзяваецца хачу што ня любіць ён больш

### **Die Luft riecht schon nach Schnee**

Die Luft riecht schon nach Schnee, mein Geliebter  
Trägt langes Haar, ach der Winter, der Winter der uns  
Eng zusammenwirft steht vor der Tür, kommt  
Mit dem Windhundgespann. Eisblumen  
Streut er ans Fenster, die Kohlen glühen im Herd, und  
Du Schönster Schneeweißer legst mir deinen Kopf in den  
Schoß  
Ich sage das ist  
Der Schlitten der nicht mehr hält, Schnee fällt uns  
Mitten ins Herz, er glüht  
Auf den Aschekübeln im Dorf Darling flüstert die Amsel

## **Паветра пахне ўжо сънегам**

Паветра пахне ўжо сънегам, мой каханы  
Адресьціў доўгія валасы, ах зіма, зіма, што нас  
У цясноцьце супольнае кідае, ужо перад дзьвярьма, яна  
На сабаках прыехала. Ледзяныя квяты  
Кідае на шыбы, вугольле палае у грубцы, і  
Ты, найпрыгожшы Рыцар Зімы, кладзеш галаву на мае  
Каленкі  
Я кажу так  
Санкі больш не спыняюца, сънег ляціць нам  
У сэрцы наўпрост, ён гарыць  
На гаршках з попелам у двары любая шэпча мне дрозд

### **Eine Schlehe im Mund komme ich übers Feld**

Eine Schlehe im Mund komme ich übers Feld  
sie rollt auf der Zunge und stößt Zähne an wenn ich geh  
mein Kopf eine Schelle klappert und macht  
einen traurigen Mund

meiner mit einer Schlehe  
deiner Sand schon und Kieselstein  
ich drüber du drunter  
Ebereschen blutrot samtrot liegts auf dem Weg  
Drosseln freßt freßt  
den Herbst lang euch Vogelfett an

### **Зъ цёрнам у роце іду па полі**

Зъ цёрнам у роце іду па полі  
пры хадзе ён таўчэцца ў роце і круціцца на языку  
мая галава нібы бом хістаецца  
як у маскі трагічнай

зъ цёрнам мой рот  
твой пясок і каменьне  
я зъверху ты зънізу  
Арабін аксамітна-крыавая чырвань ляжыць на шляху  
Ежце ежце дразды  
доўгай восеньню наядайце птушыны свой тлушч

## **Erdreich**

Nachrichten aus dem Leben der Raupen  
Der Kuckuck stottert und die gebackenen Beete  
Zerreißen sich wenn ich Gießkannen schleppe  
Die mir überantworteten Gewächse verlausten Gemüse  
Hilflos betrachte, als ich vor Jahren  
In meines Vaters Garten ging  
Gab es die siebfachen Plagen  
Höllisches Ungeziefer nicht und der Boden  
Tat noch das Seine, der hier  
Ist ein Aussteiger niederträchtig und faul  
Ihn muß man bitten den Dung  
Vorn und hinten einblasen sonst bringt er  
Nicht maln Pfifferling vor was müssen die Menschen  
Das Erdreich beleidigt haben, mir erscheint  
Siebenundzwanzig Rosenstücke zu retten  
Ein versprengter Engel den gelben Kanister  
Über die stockfleckigen Flügel geschnallt  
Der himmlische Daumen im Gummihandschuh  
Senkt das Ventil und es riecht  
Für Stunden nach bitteren Mandeln.

## Зямля

Навіны з жыцьця вусеняў  
Абвяшчае зязюля нясьмела і съпечаныя градкі  
Трэскаюцца калі валаку я лейкі  
Даручаная мне гародніна недагледжаная  
Бездапаможна разглядваю паасткі і ўзгадваю як  
Я хадзіла ў бацькаў гарод і там  
Сямікруотных пакутаў яшчэ не было  
Ды пачварных, як зь пекла, казюрак і зямля  
Сваю справу рабіла, а тут  
Адмаўляеца быццам гультайка ёй дай  
Гною ды шмат чаго яшчэ а яна  
Анічога ня родзіць, нічагуткі ў ёй не расьце  
Гэта ж трэба так збэсьцілі людзі зямлю што цяпер  
Дваццаць сем усяго ўратаваць каб ружовых кустоў  
Цела жоўтай каністры прыблудны анёл  
Да забросынелых крылаў сваіх прывязаўши  
Палец неба ў гумовых пальчатках раз-раз  
Вэнтыль борзда націснуў і колькі гадзін  
Мігдалём пахла горкім.

## **Klosterruine Dshwari**

Die braunen Mönche gehn im Gänsemarsch  
Sie sind sehr alt, nur ihre Stimmen  
Sind kunstvoll auf ein Band gebracht  
Sie psalmodiern, ein Knopfdruck macht sie stille.

Da harren sie, die Füße starr erhoben  
Bis ihren Mund der Bauer wiedersingen lässt  
Die Hände in die Ärmel eingeschoben  
Gehn sie der Schwalbe durch das achte Nest.

Bis Abend kommt, die Zeit des Weins  
Sie schlafen in der vollen Spule  
Der Abt auf seinem hohen Stuhle  
Zählt die Kopeken in die Höhlung eines Steins.

## Руіны кляштара Джвары

Карычневы ланцуг за мніхам мніх  
Нямогла пнецца штось съпяваюць служкі  
Адзін шчаўчок рэчытатыў заціх  
Магнітафоннай паслухмянай стужкай.

І ў ёй застыгнуць ногі ўверх задраўшы  
Пакуль ня змусіць гаспадар съпяваць іх зноў  
І рукі ў рукавы схаваўшы  
Як ластаўка мільгнуць у восьмы сход.

Здрэнцьвеюць у касэце аж  
Да вечара віна й вячэры  
У выбоіне каменнай шэрай  
Абат капейкі лічыць хрысьціць іх наўсьцяж.

## **Reisezehrung**

Ich mußte eine Menge Zaubersprüche lernen  
Mit großer Kühnheit im preußischen Wald  
Pentagramme kritzeln das kleine Land  
Bei Nacht und Nebel verlassen die Könige auch  
Und wieder frei sein.

Die grauen Feldjäger die fleißigen Flurhüter  
Hatten das Nachsehn. So halten sie mir  
Heute und morgen den Schlagbaum geschlossen.

Ich gedenke nicht am Heimweh zu sterben.  
Unauslöschlich hab ich die Bilder im Kopf  
Die hellen die dunklen. Ich kann in Palermo sitzen  
Und doch durch Mecklenburgs Felder gehn  
Auf gelben Stoppeln schwenkt mir der Bauer den Hut.  
Die Schwalben stürzen und steigen vorm Fenster  
Vertraute Schatten, sie finden mich  
Wo ich auch bin und ohne Verzweiflung.

## Дарожны спажытак

Мне давялося вучыцца замовам  
Крэсъліць насымеліўшыся пэнтаграмы  
У прускім лесе краіну казак  
І каралёў пакінуць каб зъбегчы праз ноч і туман  
І вольнай стаць зноў.  
Выходзіць я іх ашукала фэльд'егераў шэрых  
Старанных ахоўнікаў што апускаюць шлягбаўм на палёх  
Каб вярнуцца ні сёньня ні заўтра да іх не змагла

Паміраць ад тугі па радзіме ня стану о не  
Ейны адбітак застаўся ў клетачцы кожнай  
Колерам пахам сяджу у Палерма напрыклад  
І ўсё роўна іду па палёх Мэкленбургу  
Пожняю жоўтай дзе каплялюш як вітаньне здымает вясковец  
Ластаўкі рэжуць паветра за вокнамі хатаў  
Родныя цені яны мяне ўсюды знаходзяць  
Дзе б ні была я адрынуўшы роспач.

*Barbara Maria Kloos*

**Grüne Magie**

Die Sonne zieht die Köpfe  
aus ihren Winterkragen.  
Die Gesichter laufen an.  
Aus Frustrierten werden Früchte:  
Erdbeeren sitzen am Steuer.  
Kirschen krähen nach Milch.  
Der kleinste Apfelkern  
sprengt sein Betongehäuse.  
Und die Birnen spritzen  
ihren süßen Saft fürbaß...

## *Барбара Марыя Клёс*

### **Зялёная магія**

Сонца цягне галовы  
зь зімовых каўняроў.  
Твары пачынаюць рухацца.  
З фрустрацыі аб'явіліся плады:  
клубніцы селі за руль.  
Вішні енчаць малака.  
Маленькі асяродак яблычнага зярнітка  
узломвае сваю бетонную абалонку.  
І выпырскаюць грушы  
свой салодкі сок без упынку...

## **Neige**

Wenn die Dämmerung kommt, werde ich wach.  
Wenn den Gestrauchelten dunkle Flügel wachsen,  
Pferdehufe auf Watte gehn, werde ich wach.  
Wenn die Mauern wanken, die Städte flackern,  
Spielzeugschiffe auf hoher See, werde ich wach.  
Wenn der endlose Tag seine Krallen einzieht,  
ein schnurrendes Raubtier, werde ich wach.  
Wenn ich deine Schritte höre, den Schlüssel,  
der paßt, wenn du in der Tür stehst – jetzt!  
bin ich wach, schließ ich die Augen:

## На схіле дня

Калі пачынае зъмяркацца, я прачынаюся.

Калі ў тых, хто спатыкнуўся, вырастаюць цёмныя крылы,  
коньскія капыты ступаюць па ваце, я прачынаюся.

Калі хістаюцца съцены, гарады мігцяць у агні,  
цацачныя караблі ў адкрытым моры, я прачынаюся.

Калі бясконцы дзень уцягвае ўнутр свае кіпцюры,  
драпежны зъвер, які вуркоча, я прачынаюся.

Калі я чую крокі твае, ключ,  
такі прынадны, калі ты стаіш у дзъвярох – зараз! –  
я прачнулася, я заплюшчваю вочы:

# *Michael Krüger*

## **Die Enten**

Schneeüberkrusteter See, stöhnend  
unter den Schuhen. Jeder Schritt schmerzt  
und lässt das Wasser im eisfreien Streifen  
am Ufer zittern. Eine Frau überquert  
den See an seiner breitesten Stelle, ich  
kann es hören. In der Mitte  
eine wäßrige Zunge, besetzt mit Enten,  
deren scholastischer Disput die Sonne  
tanzen lässt. Stehenbleiben, warten,  
zählen. Ein Ort, der mir günstig ist.  
Zwei Schwäne fliegen dumpf klatschend  
über mich weg: eine weiße Seite  
wird umgeblättert, eine einzige weiße Seite.

## *Міхаэль Кругер*

### **Качкі**

Съцятае лёдам засынежаным возера стогне  
пад чаравікамі. Кожны крок балючы  
і прымушае ваду на вольнай палосцы ля берага  
дрыжэць. Жанчына пераходзіць  
возера па самай шырыні, мне  
гэта чуваць. Пасярэдзіне  
вадзяны язык, заняты качкамі,  
чый схаластычны дыспут змушае сонца  
танцеваць. Стаяць, пачакаць,  
палічыць. Месца, дзе мне камфортна.  
Два лебедзі лятуць, шаргацияць  
нада мною: адна белая старонка  
перагортваецца, адна-адзіная белая старонка.

## *Johannes Kühn*

### **Zeitung am Kaffeetisch**

Riesenschmetterling in der Hand,  
meine Zeitung,  
damit fliege ich weit. In die Gegenden auch,  
welche häßlich sind  
von Kriegsleichen,  
und zum Schornstein,  
von dem der Putzer fiel,  
und das Blut wischte Ruß von den Kleidern.

Riesenschmetterling in der Hand,  
meine Zeitung,  
damit fliege ich weit. Zum Hochzeitsbett  
einer Königin,  
wir haben sie noch in Europa,  
und in einen Saal komm ich,  
wo man Titel verteilt.

Viel, viel weiter als Australien  
flieg ich am Kaffeetisch,  
Riesenschmetterling in der Hand,  
meine Zeitung.

## Ёганэс Кюн

### Газэта за ранішний кавай

Матыль агромністы ў руцэ,  
мая газэта,  
зь ёю лячу я далёка. Аж да краін,  
жахаючых трупамі  
на палёх вайны,  
і да коміна,  
зь якога ўпаў камінар,  
і кроў змыла сажу з адзежы.

Матыль агромністы ў руцэ,  
мая газэта,  
зь ёю лячу я далёка. Да шлюбнага ложка  
карапевы –  
ёсьць яшчэ карапевы ў Эўропе,  
заходжуся ў залю,  
дзе тытулы раздаюць.

Далей, далей за Аўстралію  
лячу я за ранішний кавай,  
матыль агромністы ў руцэ,  
мая газэта.

## *Christine Lavant*

\* \* \*

Wenn du mich einläßt, bevor deine Hähne erwachen,  
werde ich dienen für dich im knöchernen Haus,  
will die Herztröhre schlagen, den Atem dir schöpfen  
und dreimal die geistliche Rose begießen  
am Morgen, am Mittag, am Abend.

Wenn du mich einläßt, bevor meine Augen verbrennen,  
schmelze ich drinnen für dich dein Spiegelbild frei  
und mach es zum König über die Engel  
und schlage es Gott als sein Ebenbild vor  
voll Glauben, voll Hoffnung, voll Liebe.

Wenn du mich einläßt, bevor meine Flügel zerbrechen,  
köpfe ich neunmal für dich mit der Schlange den Tod,  
grab die Gramwurzel aus und esse sie selber  
und hole dir dann aus dem Sonnengeflecht  
das Brot, den Wein und die Taube.

## *Крыстына Лявант*

\* \* \*

Калі ты мяне ўпусьціш, перш чым пеўні твае прачнуцца,  
буду я слугаваць табе ў доме касьцяным,  
біць табе ў бубен сэрца, пераводзіць дыханье  
і тройчы ружу духоўную паліваць  
наранку, апоўдні, увечары.

Калі ты мяне ўпусьціш, перш чым вочы мае дагараць,  
вольна буду ў іх дзеля цябе растапляць твой адбітак,  
і ствару зъ яго цара над анёламі,  
і пакажу яго Богу як воблік ягоны,  
поўны веры, надзеі, любові.

Калі ты мяне ўпусьціш, перш чым крылы мае надломяцца,  
дзевяцікротна я дзеля цябе зъмей съмерці абезгалоўлю,  
корань гора вы капаю і сама спажыву яго,  
а потым падам табе з авоські сонечнай  
хлеб, віно і голуба.

\* \* \*

Durch deinen Schlag erlosch in mir das Licht.  
Ich wirke blindlings an der Rose weiter  
und gebe allen Dornen eine Lehre  
für das Geheimnis ihres Samens mit  
und hauche Wind und weine Regen nieder,  
und – wenn es sein muß – bringen Stoßgebete  
die ganze Sonnenrose übern Berg.

Durch deinen Schlag verschob sich mein Gehör.  
Ich horchte seither widersinnig weiter  
und mache Stimmen, die vergehen wollen,  
zu Einkehrengeln und zu Trommelknaben,  
und – wenn es sein muß – werden sie zu Erz  
und überschlagen sich in deinem Namen  
und gehen stählern mir durch Mark und Bein.

\* \* \*

Выцяў ты – і згас мой съветлы дзень.  
Шчырую ж я над ружай сълепа й далей,  
калючкам выгляд надаю адзіны,  
каб тайніцу насення захаваць,  
і вею ветрам, і дажджамі плачу,  
а – пры патрэбе – палкаю малітвай  
уздношу ружу сонца над гарой.

Выцяў ты – і страціўся мой слых.  
Няўцямна ж услухоўваюся й далей,  
і галасы, якія аблічаюць,  
плывуць, як шэпт анёла, як гук бубна, чуюцца,  
а – пры патрэбе – яўняцца рудой,  
каб у імя тваё ператапіцца  
і жорстка навылёт працяць мяне.

\* \* \*

Durch das klare Gedächtnis der Welt  
rollt der betrunkene Mond  
und durchkreuzt unsre Wünsche.  
Doch die Langmut des Schicksals ist groß  
und der Finger Gottes mit Fundkraft begabt –  
wir kommen zu unsrem Elend!

Hilf, Heiland, meinem Gedächtnis nach,  
daß ich von selbst in mein Leiden finde  
klaren, sanftmütigen Wollens.  
Stelle mir einen der Engel bei,  
der aufsteht wider den trunkenen Mond  
und die Trübung der Sinne.  
Auch wenn ich seiner nicht würdig bin!  
Einmal möchte ich würdig werden  
und aufknien dürfen und elend sein  
nach dem Maß meiner Kräfte.

\* \* \*

Празь съветлую памяць съвету  
коціцца п'янай поўня  
і разладжвае нашы жаданьні.  
Ды ён надзвычай цярплівы, наш лёс,  
а ў пальцах Божых – спрадвечная сіла, –  
мы дабрыдаем да немаёмнасьці нашай!

Памажы маёй памяці, Збаўца,  
каб сама ў маіх мухах знайшла я  
съветлы, ціхамірны куточак.  
Пашлі да мяне анёла свайго,  
хай паўстане ён супраць п'янае поўні  
і зацьменьня пачуцьцяў.  
Калі нават яго я й нявартая!  
Як хацела б я вартаю стацца,  
і укленчыць змагчы, і быць немаёмнай,  
колькі выстарчыць сілы.

\* \* \*

Zerschlage die Glocke in meinem Gehör,  
durchschneide den Knoten in meiner Kehle,  
erwärme mir mein erdrosseltes Herz  
und mache die Augäpfel zeitig.

Verkümmert kam ich vom Mutterleib.  
O hättest du mich in die Sonne geworfen  
und nachts in den Hundsstern! – Dein Zartsinn ist schuld,  
daß ich notreif die Brandstatt durchwühle.

Wer hat mir die Erde zu früh verlöscht?  
Die Glocke wäre darin geschmolzen,  
der Knoten verbrannt und mein Herz ganz erglüht,  
meine Augäpfel hätten jetzt Kerne.

\* \* \*

Струшчы звон у слыху майм,  
ператні вузёл у маёй дыхніцы,  
сагрэй съцісклае сэрца маё  
і высьпелі яблык вока.

Кволай прыйшла я з нутробы маці.  
О каб на сонца мяне зашпурнуў ты,  
а ўночы – на Сырыюс! Спогад твой вінны,  
што я, заінелая, папялішча абшнарваю.

Хто мне зарана так дол патушыў?  
Звон бы ў ім растапіўся,  
вузёл спапялеў бы, дапалала б і сэрца,  
а вачэй маіх яблыкі мелі б зернеткі.

# *Friederike Mayröcker*

## **eines Lebensabschnittes Bestandaufnahme**

in meinem Tornister  
ein Thymianstämmchen  
zwei Münzen  
ein stumpfer Bleistift  
zerknitterte Notizen  
Keksbrösel  
eine grüne Wäscheklammer  
die Visitkarte einer japanischen Germanistin  
ein zerbrochener kleiner Kamm  
Dalís Ameisen auf einem verschatteten Notenblatt

*für Emi Neckamm*

## *Фрыдэрыка Майрокер*

**інвэнтарызацыя аднаго адрэзку жыцьця**

у майм заплечніку  
кусьцік чабору  
дзъве манэткі  
незавостраны аловак  
скамечаныя цыдулкі  
крошкі ад печыва  
зялёная прышчэпка для бялізны  
візытоўка японскай германісткі  
паламаны маленькі грабенъчык  
мурашкі Далі на нотным аркушы

*прысьвячаецца Эмі Нэкам*

**zugeschüttetes Gesicht**

was wird sein wenn  
ich schon bald vielleicht statt in den Büchern  
zu lesen nur noch über die Buchrücken meiner Bibliothek  
werde streichen können weil ich mich zurückentwickelt haben  
werde  
in jenen Zustand meiner Kindheit in dem ich noch nicht  
zu lesen imstande war also Analphabet war  
und mir habe vorlesen lassen müssen von meiner Mutter  
oder sonstwem  
also eingegangen sein werde  
in einen Zustand in dem ich nicht mehr  
zu lesen imstande sein werde  
also mir abermals werde vorlesen lassen müssen von wem  
frage ich  
mich  
und wieder geworden sein werde Analphabet

## **засыпаны твар**

што будзе калі я  
ужо можа хутка замест таго каб кнігі  
чытаць змагу толькі рукой дакранацца да іх вокладак  
у сваёй бібліятэцы таму што пайду ў сваім разывіцьці ўжо  
назад  
у той стан у маленстве калі я яшчэ не  
ўмела чытаць гэта значыць была непісьменнай  
і мусіла прасіць пачытаць мне ўголос маці  
ці яшчэ каго  
гэта значыць што я ўвайду  
у той стан у якім ужо ніколі  
не змагу чытаць сама  
а толькі буду вымушана прасіць пачытаць  
мне  
і буду зноў непісьменнай

### **auf eine jüngst gestorbene Nachtigall**

sie hat kein Lied mehr gehabt  
sie war schon verstummt  
aber in tiefer Traurigkeit ihre Augen Schnee Augen  
haben mich angeblickt  
irgendwo liegt noch mit einem Heiligschein / gleichsam  
ihr letzter Brief / ich weiß nicht  
die Schlafstube zugenäht  
während der erinnerte Anblick der blauen  
*Nachtigallvilla* jenseits des Wassers  
mich weinen macht  
dieser zerrissene ich meine Halbmond im Fenster  
in dessen Licht sie aufgab –  
dann schlugten die Bestatter sie ein in das Leinentuch  
in dem sie schaukelte wie damals  
in ihrer Hängematte in D., unter den Bäumen  
als sie noch singen konnte  
als sie noch lachen konnte  
als sie noch laufen konnte  
über die windbehangenen Hügel  
durch die zum Himmel fließenden Gerstenfelder

## салоўку што памёр нядаўна

у яго ня стала ўжо песень  
ён замоўк  
але ў смутку глыбокім ягоныя вочы сънег вочы  
на мяне пазіралі  
недзе ляжыць з бляктым німбам – быццам  
ягоны апошні ліст – я ня ведаю  
спальня зашыта  
тым часам як згаданы выгляд блакітнай  
*Салаўінае вілы на тым беразе*  
вымушае мяне плакаць  
гэты лапік я маю на ўвазе ветах на шыбе ваконнай  
у съвятле якога ён здаўся –  
потым служкі загарнулі яго ў белы саван  
у якім ён пагойдваўся як тады  
у сваім гамаку ў Д., пад дрэвамі  
калі мог ён яшчэ съпяваць  
калі мог ён яшчэ съмяяцца  
калі мог ён яшчэ хадзіць  
па ўзгорках абвеяных ветрам  
па ячменных палёх што цякуць у неба

# *Jan C. Valk*

## **Aphasie / September**

1.

leg die hände in den warmen sand  
der abend hat nicht mehr zu sagen  
als das land hier all die tage

2.

zwischen den steinen  
erinnert nichts  
an etwas

hier sind die dinge  
unerträglich nah  
an den begriffen  
die uns niemand  
übersetzen  
kann

## Ян К.Фальк

### Афазія / Верасень

1.

пакладзі рукі ў цёллы пясок  
вечар скажа ня больш чым  
зямля тут за ўсе гэтая дні

2.

паміж камяннямі  
нішто нагадвае  
пра нешта

тут рэчы  
невыносна блізка  
да імёнаў  
якія нам  
ніхто ня можа  
перакласьці

\* \* \*

*für R. K.*

Erinnerst Du Dich?  
Deine Stimme ließ die Gärten verwildern  
Nie wieder habe ich solche Rosen gesehen  
und der Weg war für immer  
verloren

Erinnerst Du Dich?  
Die Nächte am Fenster  
als alles sich spannte  
An die Demut der Sterne  
vor dem Glanz Deiner Augen  
und die Furcht  
vor unserem ersten  
Kuss

Ich hätte alles  
getan

\* \* \*

Прысьвячаецца Р.К.

Ці памятаеш?  
Твой голас прыводзіў сады ў занядбаньне  
Ніколі паслья ня бачыў я ружаў такіх  
і съцежка згубілася  
назаўжды

Ці памятаеш?  
Ночы за вакном  
як чаплялася ўсё  
За пакорлівасць зорак  
перед зъязньюнем Тваіх вачэй  
і страх  
перед нашым першым  
пацалункам  
тады б я зрабіў  
усё

## *Erich Fried*

### **Was es ist**

Es ist Unsinn  
sagt die Vernunft  
Es ist was es ist  
sagt die Liebe

Es ist Unglück  
sagt die Berechnung  
Es ist nichts als Schmerz  
sagt die Angst  
Es ist aussichtslos  
sagt die Einsicht  
Es ist was es ist  
sagt die Liebe

Es ist lächerlich  
sagt der Stolz  
Es ist leichtsinnig  
sagt die Vorsicht  
Es ist unmöglich  
sagt die Erfahrung  
Es ist was es ist  
sagt die Liebe

## *Эрых Фрыд*

### **Што гэта**

Гэта бязглузьдзіца  
кажа Розум  
Гэта тое што ёсьць  
кажа Каханьне

Гэта бяды  
кажа Разълік  
Гэта боль  
кажа Страх  
Гэта безнадзейна  
кажа Развага  
Гэта тое што ёсьць  
кажа Каханьне

Гэта съмешна  
кажа Фанабэрыя  
Гэта легкадумна  
кажа Абачлівасьць  
Гэта немагчыма  
кажа Вопыт  
Гэта тое што ёсьць  
кажа Каханьне

# *Hans Magnus Enzensberger*

## **Der Krieg, wie**

Er glitzert wie die zerbrochene Bierflasche in der Sonne  
an der Bushaltestelle vor dem Altersheim

Er raschelt wie das Manuskript des Ghostwriters  
auf der Friedenskonferenz

Er flaskert wie der bläuliche Widerschein des Fernsehers  
auf den somnambulen Gesichtern

Er riecht wie der Stahl der Maschinen im Fitness-Studio  
wie der Atem des Leibwächters auf dem Flughafen

Er röhrt wie die Rede des Vorsitzenden

Er bläht sich wie die Fatwah im Munde des Ajatollah

Er zirpt wie das Videospiel auf der Diskette des Schülers  
Er funkelt wie der Chip im Rechenzentrum der Bank

Er breitet sich aus wie die Lache hinter dem Schlachthof

Atmet

raschelt

bläht sich

riecht

wie

## *Ганс Магнус Энцэнсбэргер*

### **Вайна як**

Яна блішчыць як разьбітая піўная бутэлька на сонцы  
на аўтобусным прыпынку перад домам састарэлых

Яна шаргаціць як аркуш з тэкстам съпічрайтэра  
на мірнай канфэрэнцыі

Яна мігаціць як блакітнявы водбліск тэлевізара  
на самнамбулічных тварах

Яна пахне як сталь сымулятараў у фітнэс-цэнтры  
як дыханье целаахоўніка ў аэрапорце

Яна трубіць як мова старшыні

Яна надзімаецца як фатва ў роце аяталы

Яна стракоча як відэагульня на дыскеце школьніка  
Яна звязе як чып у вылічальнym цэнтры банка

Яна шырыцца як лужына на заднім двары разыніцы

Дыхае

шаргаціць

надзімаецца

пахне

як

## **Wirtschaftsleben**

Bezahlt wird einer dafür,  
daß er die Richtlinien der Politik bestimmt,  
daß er schlachtet,  
daß er Kierkegaard deutet,  
daß er sich ins Bett legt,  
daß er die Tasten drückt,  
daß er seinen Samen spendet,  
daß er endlich weiterkommt  
bei der Lipotropin-Synthese,  
daß er knüppelt, kocht,  
bügelt, Tore schießt,  
daß er endlich verschwindet.

## Жыцьцё як гаспадарка

Яму заплоцяць за гэта,  
за тое, што вызначае палітычную лінію,  
за тое, што забівае,  
за тое, што тлумачыць К'еркегора,  
за тое, што кладзецца ў ложак,  
за тое, што націскае клявішы,  
за тое, што ахвяруе сваё насенінне,  
за тое, што нарэшце зрушыўся зь месца  
ў сунтэзэ ліпатрапіну,  
за тое, што б'е дручком, гатуе,  
прастуе, забівае галы,  
за тое, што нарэшце зынікае.

### **Der blecherne Teller**

Über die Armut ist alles gesagt.  
Daß sie hartnäckig ist, zäh, klebrig.  
Daß sie niemanden interessiert,  
außer die Armen. Langweilig ist sie.  
So emsig, daß ihr keine Zeit bleibt,  
über Langeweile zu klagen.  
Sie ist wie der Dreck. Dort,  
wo unten ist, ist sie,  
stört, steckt an, stinkt.

Sie fällt auf durch Allgegenwart.  
Es ist, als wäre sie ewig.  
Göttliche Attribute. Hilfreiche,  
Heilige suchen sie, Mönche  
und Nonnen sind mit ihr verlobt.  
Alle andern, lebenslänglich  
auf der Flucht vor ihr, holt sie  
mit ihrem blechernen Teller  
majestätisch und unbewegt  
an der nächsten Ecke ein.

## **Бляшаныя талеркі**

Пра беднасьць усё сказана.  
Што яна ўпартая, учэпістая, ліпучая.  
Што яна нікога не цікавіць,  
апрача бедных. Яна сумная.  
Такая старанная, што ў яе не стае часу  
скардзіцца на сум.  
Яна – як съмецьце. Яна  
там, унізе, яна –  
перашкода, зараза, смурод.

Яна ўсюдыісная й гэтым звяртае на сябе ўвагу.  
Здаецца, нібыта яна вечная.  
Боскія атрыбуты. Філянтропы,  
съвятыя шукаюць яе, манахі  
й манашкі заручаныя зь ёй.  
Іншых, якія ўсё жыцьцё бягучь ад яе,  
яна сустракае  
свамі бляшанымі талеркамі  
велічна й нерухома  
на наступным рагу вуліцы.

### **Altes Europa**

Im warmen Brotduft vor der Bäckerei  
hält ein dicker Zauberer aus Guinea  
unter der goldenen Brezel  
Schlüsselanhänger feil  
in der Graubrüdergasse.  
(Wer waren die Grauen Brüder?)

Kleine drahtige Dealer  
in riesigen Turnschuhen streiten sich  
in einer Sprache knurrend,  
die niemand versteht, an der Mauer  
des Kirchhofs zum Heiligen Geist.  
(Wer war der Heilige Geist?)

Und dann die alte Bosnierin,  
die ihr steifes Bein ausstreckt,  
ein paar Minuten lang, auf einer Bank  
im dunkelgrünen, stillen Hof  
hinter dem dunkelgrünen Portal  
des Hauses zum Elefanten, erbaut 1639.

## Старая Эўропа

У цёплым подыху хлеба зь пякарні  
тойсты шаман з Гвінеі прадае  
пад залатым абаранкам  
падвескі для ключоў  
ў завулку Шэрых Братоў.  
(Хто былі Шэрыя Браты?)

Маленькая жылістя дылеры  
у вялізных красоўках бурчліва  
спрачаюцца паміж сабой  
на мове, якой ніхто не разумее,  
ля агароджы царквы Святога Духа.  
(Хто быў Святы Дух?)

А потым старая басьнійка  
выцягвае сваю нягнуткую нагу  
на пару хвілінаў, на лаўцы  
у цёмна-зялёнім ціхім двары  
за цёмна-зялёнім парталам  
Дому слана (пабудаваны ў 1639 г.).

## **Sitzstreik**

Der Buddha nimmt die Beine in die Hand.  
Der Eilbote zockelt hinterdrein.  
Die Fixsterne wallen.  
Der Fortschritt zappelt in der Warteschleife.  
Die Schnecke verrennt sich.  
Die Rakete hinkt.  
Die Ewigkeit setzt zum Endspurt an.  
Ich röhre mich nicht.

## **Сядзячы страйк**

Будда бярэ ногі ў руку.  
Кур'ер прабягае міма.  
Нерухомыя зоры кіпяць.  
Прагрэс цялёпкаецца ў чаканьні дазволу на старт.  
Сълімак збіваецца з тропу.  
Ракета кульгае.  
Вечнасьць рыхтуецца выйсьці на фінішную простую.  
Я ня рухаюся.

## **Unter der Haut**

Dieses dunklere Universum  
unter der Haut,  
in dem es nicht denkt,  
nur pumpt, brodelt,  
knetet, arbeitet,  
während du schlafst:  
Plutonische Unruhe,  
Erd- und Seebeben,  
große Chemie, Katastrophen  
in dichter Packung

Dein innerer Dschungel  
ist altertümlich,  
verästelt, fehlfarben,  
feucht und heiß.  
Die Ursuppe  
setzt Parasiten an.  
Ein bizarres Gewimmel  
wuchert, mutiert  
und stirbt wieder aus.  
Ganze Erdzeitalter  
im Zeitraffer,  
und du weißt nichts davon.

Flach atmend  
liegst du da, abwesend,  
blind, betäubt.  
Nur der Operateur  
mit der Sonde sieht  
auf dem Bildschirm,  
riesengroß, dem Tumult  
der Organe zu.

## Пад скурай

Гэты цёмны ўніверсум  
пад скурай,  
ня мае думак,  
толькі надзімаецца, бурліць,  
перамінае, працуе  
тым часам, калі ты съпіш:  
плютанічны неспакой,  
землятрусы й штормы,  
вялікая хімія, катастрофы,  
запакаваныя так шчыльна.

Твае нутраныя джунглі  
старажытныя, яны  
дрымучыя, бясколерныя,  
гарачыя й вільготныя.  
Пра-варыва  
спараджае паразытай.  
Іх мільённы стракаты натоўп  
разрастаетца, мутуе  
і вымірае.  
Цэлыя плянэтарныя эпохі  
ў замаруджанай здымцы,  
а ты ня ведаеш пра гэта анічога.

Дыханье павярхойнае.  
Ляжыш тут, адсутны,  
съляпы, ачмурэлы.  
Толькі хіург  
з зондам узіраецца  
ў хваляванье  
тваіх вантрабаў  
на велізарным экране.

### **War da was**

Da war etwas Gutes  
vorhin,  
woanders.  
Schade,  
daß es so schwer ist,  
sich an etwas Gutes  
zu erinnern.  
Zu wissen,  
wie es wirklich war.  
Wie wirklich es war.

Es war, glaube ich,  
etwas ganz Gewöhnliches,  
Wunderbares.  
Ich habe es,  
glaube ich, gesehen  
oder gerochen  
oder angefaßt.

Aber ob es groß  
oder klein war,  
neu oder alt,  
hell oder dunkel,  
das weiß ich nicht mehr.

Nur daß es besser war,  
viel besser,  
als das was da ist,  
das weiß ich noch.

## Ці там што было

Там было нешта добрае,  
толькі што,  
недзе там.  
Шкада,  
што гэта так цяжка –  
успомніць  
нешта добрае.  
Прыгадаць,  
якім яно было насамрэч.  
Якім сапраўдным яно было.

Гэта было, мне здаецца,  
нешта зусім звычайнае,  
цудоўнае.  
Я бачыў гэта,  
мне здаецца,  
або нюхаў,  
або дакранаўся да яго.

Аднак было яно вялікім  
або малым,  
новым або старым,  
съветлым або цёмным –  
гэтага я ўжо ня ведаю.

Толькі яно было лепшым,  
нашмат лепшым  
за тое, што ёсьць тут.  
Гэта я яшчэ памятаю.

## Autoren

**Rose Ausländer** (1901–1988) wurde 1901 in Czernowitz / Bu-kowina geboren. Studierte Literaturwissenschaft und Philosophie. Die Nazizeit überlebte sie in einem Kellerversteck im Getto. Emigrierte 1946 in die USA. Kam 1965 nach Deutschland und lebte seit 1971 in Düsseldorf. Hat mehr als dreißig Gedichtbände herausgegeben, darunter „36 Gerechte“ (1967), „Andere Zeichen“ (1974), „Ich spiele noch“ (1987) u. a.

„Wieder“ und „Einsamkeit“ – aus: Rose Ausländer, *Gesammelte Werke Bd. IV*, S. 85, S. 93. *Im Aschenregen die Spur deines Namens. Gedichte und Prosa 1976* © 1984 S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main; „Entfremdung“ – aus: Rose Ausländer, *Gesammelte Werke Bd. III*, S. 41. *Hügel aus Äther unwiderruflich. Gedichte und Prosa 1966-1975*. © 1984 S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main; „Ich denke“ – aus: Rose Ausländer, *Gesammelte Werke Bd. V*, S. 49. *Ich höre das Herz des Oleanders. Gedichte 1977-1979*. © 1984 S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main.

**Wolfgang Bächler** wurde 1925 in Augsburg geboren. Machte 1943 Abitur. Wurde zum Arbeits- und Kriegsdienst einberufen. Studierte nach Kriegsende in München Germanistik, Romanistik, Kunstgeschichte und Theaterwissenschaften. Den Berufsweg begann Bächler als Journalist, Kritiker und Übersetzer. Reiste viel durch Europa, lebte zehn Jahre in Frankreich. Hatte sich bereits in den ersten Nachkriegsjahren mit Lyrik, Kurzprosa und Essays einen Namen gemacht. Bevorzugte die literarische Kurzform und erklärte die Lyrik zu seinem eigentlichen Metier. 1950 erschien sein Gedichtband „Die Zisterne“, der ein großes Aufsehen erregte. 1955 folgte ein weiterer Gedichtband, „Lichtwechsel“, dann, 1960, „Lichtwechsel II“, 1962 „Türklingel“, 1963 „Türen aus Rauch“. Liebesgedichte aus vier Jahrzehnten vereinte der 1988 erschienene Band „Ich ging deiner Lichtspur nach“.

„Erwartung“ – aus: Wolfgang Bächler, *Nachtleben*, S. 28. © S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main, 1982

Die österreichische Schriftstellerin **Ingeborg Bachmann** (1926–1973) wurde in Klagenfurt geboren. Studierte Philosophie, promovierte mit einer Arbeit über Martin Heidegger. Lebte viele Jahre in Rom. Gehörte zur Gruppe 47. Schrieb bildhafte und prägnante Lyrik, Hörspiele, Libretti. Ihre ersten Gedichte wurden 1948/49 veröffentlicht. 1953 erscheint der Gedichtzyklus „Ausfahrt“, ein Jahr später der Gedichtband „Die gestundete Zeit“ und 1959 ein weiterer Gedichtband, „Anrufung des Großen Bären“. Die bekanntesten Prosabücher der Autorin sind die Erzählbände „Das dreißigste Jahr“ (1961) und „Simultan“ (1972) sowie der Roman „Malina“ (1971), erstes Buch der

geplanten, aber nicht zustande gekommenen Romanfolge „Todesarten“.

„Die gestundete Zeit“ – aus: Ingeborg Bachmann, Werke I. © Piper Verlag GmbH, München 1978

Der Lyriker und Liedermacher **Wolf Biermann** wurde 1936 in Hamburg geboren. Ging 1953 in die DDR. Studierte Politische Ökonomie, später Philosophie und Mathematik in Ostberlin. War als Regieassistent an der renommierten Brecht-Bühne „Berliner Ensemble“ tätig und schrieb gleichzeitig Gedichte. Frühe Gedichte veröffentlichte Biermann in DDR-Zeitungen und Anthologien. Nachdem 1965 in Westberlin sein Lyrikband „Die Drahtharfe“ erschien, bekam Biermann Auftritts- und Publikationsverbot. Außerhalb der DDR wurden neue Bücher sowie Tonaufnahmen seiner Werke herausgegeben, u. a. „Deutschland. Ein Wintermärchen“ (1972), „Warte nicht auf bessere Zeiten“ (1973). Im November 1976 wurde Biermann ausgebürgert. Im Westen erschienen weitere Gedicht- und Prosabände sowie Schallplatten und CDs – „VEB Biermann“ (1988), „Klartexte im Getümmel. 13 Jahre im Westen“ (1990), „Alle Lieder 1960 – 1990“ (1990), „Nur wer sich ändert, bleibt sich treu“ (1991) u. a.

„Politische Zoologie“, „Ach, Freund, geht es nicht auch dir so?“, „Großes Rot bei Chagall“ und „Als er entlassen war“ – aus „Alle Gedichte“ von Wolf Biermann. © 1995 by Verlag Kiepenheuer & Witsch Köln; „Kleines Lied von bleibenden Werten“ und „Nachricht“ – aus: „Nachlass I“ von Wolf Biermann. © 1977 by Verlag Kiepenheuer & Witsch Köln.

**Thomas Brasch** (1945–2001) wurde in Yorkshire in einer Emigrantenfamilie geboren. 1947 übersiedelte die Familie in die damalige Sowjetische Besatzungszone. 1963 machte Thomas Brasch Abitur. Seine Versuche, zu studieren (zuerst Journalistik in Leipzig, später Dramaturgie in Potsdam-Babelsberg), scheiterten, er wurde wegen „Verunglimpfung führender Persönlichkeiten der DDR“ bzw. wegen Teilnahme an Protestaktionen exmatrikuliert. Gedichte, die er schrieb, konnten erstmals 1975 in einer kleinen Auswahl in der Schweiz veröffentlicht werden. Brasch schrieb neben Gedichten auch Theaterstücke und Hörspiele.

„Lied“ – aus: Thomas Brasch, *Kargo.32. Versuch auf einem untergehenden Schiff aus der eigenen Haut zu kommen*. © Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 1977

**Rolf Dieter Brinkmann** (1940–1975) wurde in Vechta / Oldenburg geboren. Machte von 1959 bis 1962 eine Buchhändlerlehre in Essen, studierte in Köln Pädagogik. Seine erste Erzählung veröffentlichte er 1962 in der Anthologie „Ein Tag in der Stadt“. Im Literaturbetrieb etablierte sich Brinkmann mit Erzählungen,

Essays, Hörspielen, Gedichten und einem Roman. Ebenfalls 1962 erschien sein Gedichtband „Ihr nennt es Sprache. Achtzehn Gedichte“. An weiteren Veröffentlichungen Brinkmanns seien „Godzilla. Gedichte“ (1968), „Standphotos. Gedichte“ (1969), „Gras. Gedichte“ (1970), „Westwärts 1&2. Gedichte“ (1975) genannt.

„Einen jener klassischen“ – aus: Rolf Dieter Brinkmann, Westwärts 1 & 2. Copyright © 1975, 1999 by Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek bei Hamburg; „Hölderlin-Herbst“ – aus: Rolf Dieter Brinkmann, Standphotos. Copyright © 1980 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg

**Hans Magnus Enzensberger** wurde 1929 in Kaufbeuren geboren. Studierte Literaturwissenschaft, Sprachen und Philosophie, unter anderem an der Sorbonne (Paris). Lebte 1957–1960 in den USA, Mexiko, Norwegen und Italien. Begründete 1965 die Zeitschrift „Kursbuch“, wurde 1985 Herausgeber der Reihe „Die Andere Bibliothek“. Seine ersten literarischen Versuche fallen in die 40er Jahre. In den Bänden „Verteidigung der Wölfe“ (1957) und „Landessprache“ (1960) ist eine scharfe Zeitbeobachtung bestimmend. Später erschienen zahlreiche weitere Bücher, darunter die Lyrikände „Blindenschrift“ (1964), „Mausoleum. Siebenunddreißig Balladen aus der Geschichte des Fortschritts“ (1975), „Die Furie des Verschwindens“ (1980), „Zukunftsmusik“ (1991), „Leichter als Luft. Moralische Gedichte“ (1999).

„Der Krieg, wie“, „Wirtschaftsleben“, „Der blecherne Teller“, „Altes Europa“, „Sitzstreik“, „Unter der Haut“, „Was da war“ – aus: Hans Magnus Enzensberger, Kiosk. Neue Gedichte. © Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 1995

**Erich Fried** (1921–1988) wurde in Wien geboren. 1938 emigrierte er nach London, wo er auch nach dem Krieg blieb. Arbeitete 1952–1968 in der deutschen Abteilung der BBC. Fried schrieb Gedichte, Erzählungen, Hörspiele und Essays. Zu den wichtigsten Veröffentlichungen gehören u. a. die Gedichtbände „Warngedichte“ (1964), „Befreiung von der Flucht“ (1968), „Die Freiheit, den Mund aufzumachen“ (1972), „100 Gedichte ohne Vaterland“ (1978), „Am Rand unserer Lebenszeit“ (1987). „Was es ist“ – aus: Erich Fried, Es ist was es ist. © 1983, NA 1996 Verlag Klaus Wagenbach Berlin

**Robert Gernhardt** wurde 1937 in Reval (heute Tallinn) geboren. 1939 übersiedelte die Familie nach Posen, nach dem Krieg ließ sie sich in Göttingen nieder. Robert Gernhardt studierte Malerei, später Germanistik. Seit 1966 ist er als Maler, Karikaturist, Schriftsteller tätig. Schreibt Kinderbücher (zusammen mit seiner Frau Almut), Gedichte, Essays und Erzählungen,

ist Autor von einem Theaterstück und einem Roman. Aber seine Lyrik genießt einen besonderen Stellenwert. Es sei auf die Gedichtbände „Besternte Ernte“ (1976) „Körper in Cafés“ (1987), „Reim und Zeit“ (1990) hingewiesen. 1997 veröffentlichte er zu seinem 60. Geburtstag den Gedichtband „Lichte Gedichte“. „Doppelte Begegnung am Strand von Sperlonga“, „Siebenmal mein Körper“ – aus: *Körper in Cafés. Gedichte.* © Robert Gernhardt 1987. Alle Rechte vorbehalten S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main

**Günter Grass** wurde 1927 in Danzig (heute Gdańsk) geboren. 1943, noch als Gymnasiast, wurde er zum Wehrdienst einberufen. Geriet 1945 in amerikanische Kriegsgefangenschaft. Nach der Entlassung 1946 arbeitete Grass bei einem Bauern und in einem Kalibergwerk. Später studierte er an der Düsseldorfer Kunstakademie Bildhauerei und Grafik. Setzte das Bildhauerstudium an der Hochschule für Bildende Künste in Berlin fort. Neben dem Studium begann Günter Grass Kurzprosa, Gedichte und Theaterstücke zu schreiben. 1956 erschien sein erster Gedichtband. Im selben Jahr zog Günter Grass nach Paris, wo er an seinem ersten Roman, „Die Blechtrommel“, arbeitete, der 1959 erschien. Lebt seit 1960 hauptsächlich in Berlin. War 1983 bis 1986 Präsident der Berliner Akademie der Künste. Seit 1956 finden Ausstellungen seiner bildhauerischen und grafischen Arbeiten statt. Zu den bedeutendsten Werken des Schriftstellers Günter Grass gehören die Romane „Die Hundejahre“ (1963), „örtlich betäubt“ (1969), „Der Butt“ (1977), „Die Rättin“ (1986), „Ein weites Feld“ (1995). 1999 erschien sein berühmtes Werk „Mein Jahrhundert“, in dem der Autor jedem Jahr des 20. Jahrhunderts eine besondere Geschichte widmet. 1999 wurde Günter Grass der Nobelpreis für Literatur verliehen. „Kinderlied“, „Pünktlich“, „Die Peitsche“, „Orpheus“, „In meiner Hand“ – aus: *Günter Grass, Gedichte und Kurzprosa. Studienausgabe.* Hrsg. von Volker Neuhaus und Daniela Hermes. 1994. © Steidl Verlag Göttingen

**Ulla Hahn** wurde 1945 in Brachthausen (Sauerland) geboren. Studierte Germanistik und Sozialwissenschaften. Dr. phil. War Lehrbeauftragte in Hamburg, Bremen, Oldenburg, Kulturredakteurin bei Radio Bremen. Ihr erster Gedichtband, „Herz über Kopf“, der 1981 herausgegeben wurde, erregte die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit. Danach folgten die Gedichtbände „Spielende“ (1983), „Freudenfeuer“ (1985), „Unerhörte Nähe“ (1988).

„Für einen Flieger“ – aus: *Ulla Hahn, Herz über Kopf.* © 1981 Deutsche Verlags-Anstalt GmbH, Stuttgart; „Endlich“ und „Ich bin die Frau“ – aus: *Ulla Hahn, Spielende.* © 1983 Deutsche Verlags-Anstalt GmbH, Stuttgart

**Wilfried Happel**, geboren 1965 in Nürnberg, studierte Germanistik und Philosophie in Köln und Frankfurt am Main. Arbeitete als Regieassistent und Dramaturg. Seine Stücke wurden am Kölner Schauspiel, Schauspiel Hannover, Deutschen Theater Berlin, Bayerischen Staatstheater München, Staatstheater Nürnberg und an anderen Bühnen aufgeführt. Er lebt und arbeitet als Theaterautor, Lektor für Deutsch als Fremdsprache und als Regisseur bei freien Bühnen in Würzburg und Berlin. Gedichte von Wilfried Happel wurden u. a. im Sammelband „weiter im text“ veröffentlicht, der 1991 in Köln erschien.

*„Im Lichtertanz“ – © Wilfried Happel. Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Autors*

**Harald Hartung** wurde 1932 in Herne / Westfalen geboren. Studierte Germanistik und Geschichte. 1971 wurde er Professor für Deutsche Sprache und Literatur an der Pädagogischen Hochschule Berlin. Publizierte ab 1960 Lyrik und Prosa, auch als Essayist und Übersetzer machte er sich einen Namen. Seine frühen Gedichte wurden im Buch „Hase und Hegel“ (1970) veröffentlicht. Der zweite Gedichtband, „Reichsbahngelände“, wurde 1974 herausgegeben. Der 1986 erschienene Band „Traum im Deutschen Museum“ umfasst 120 Gedichte aus dem Zeitraum 1965 – 1985.

*„Das Paar“ – aus: Harald Hartung, Reichsbahngelände. Gedichte. J. G. Bläschke Verlag, Darmstadt 1974. © Harald Hartung. Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Autors*

**Norbert Hummelt** wurde 1962 in Neuss geboren. Studierte Germanistik und Anglistik in Köln. Übersetzt aus dem Englischen, schreibt Gedichte und Publizistik. Hat die Gedichtbände *knackige codes* (1993) und *singbetrieb* (1997) herausgegeben. 2000 erschien in Minsk der zweisprachige (deutsch-belarussische) Lyrikband *kurz kurz lang* mit Gedichten von Elke Erb, Sarah Kirsch und Norbert Hummelt (ins Belarussische übersetzt von Ales Rasanau).

*„sibirische wallfahrt“ – aus: Weiter im Text. 10 Jahre Kölner Autorenwerkstatt 1980-1990 / hrsg. und mit einem Vorw. von Norbert Hummelt. – Köln: Janus, 1991. © Druckhaus GALREV Berlin*

**Sebastian H. Kahl** wurde 1977 geboren. Lebt in Krefeld, studiert in Duisburg. Seine Gedichte werden in Literaturzeitschriften und in Anthologien veröffentlicht, unter anderem in der 2003 Minsk herausgegebenen Anthologie „Frontlinie“, einem gemeinsamen Gedichtband junger belarussischer und deutscher Autoren. *Flugkörper* – © Sebastian H. Kahl. Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Autors

**Sarah Kirsch** wurde 1935 in Limlingerode / Südharz geboren. Studierte Biologie in Halle, dann, 1963–1965, am Institut für

Literatur „Johannes R. Becher“ in Leipzig. Ihre ersten Gedichte veröffentlichte Sarah Kirsch zusammen mit dem Schriftsteller Rainer Kirsch, mit dem sie verheiratet war. Übersetzte aus dem Russischen, vor allem Anna Achmatowa. 1967 wird ihr Gedichtband „Landaufenthalt“ veröffentlicht, in dem die Besorgnis der Autorin um das Gleichgewicht zwischen Mensch und Natur zum Ausdruck kommt. 1976 erscheint die Sammlung „Rückenwind“. Nach der Ausbürgerung von Wolf Biermann beantragte Sarah Kirsch ihre Ausreise aus der DDR. In der Bundesrepublik veröffentlicht die Dichterin weitere Gedichtbände, wie „Wintergedichte“, „Katzenkopfpflaster“ u. a.

*„Bei den Stiefmütterchen“, „Die Luft riecht schon nach Schnee“, „Eine Schlehe im Mund komme ich übers Feld“, „Erdreich“, „Klosterruine Dshwari“, „Reisezehrung“ – aus: Sarah Kirsch, Werke in fünf Bänden. Herausgegeben von Franz-Heinrich Hackel. © 1999 Deutsche Verlags-Anstalt GmbH, Stuttgart*

**Barbara Maria Kloos** wurde 1958 in Darmstadt geboren. Sie lebt als freie Autorin und Publizistin in New York. Ist Mitbegründerin der Literaturzeitschrift „Federlese“. 1991 erschien ihr Gedichtband „Die Tage waren wie Ballons“, in dem auch die Gedichte „Grüne Magie“ und „Neige“ enthalten sind.

*„Grüne Magie“ und „Neige“ – aus: Barbara Maria Kloos, Die Tage waren wie Ballons. München 1991. © Schneekluth Verlag GmbH, München*

**Michael Krüger** wurde 1943 in Wittgendorf / Sachsen geboren. Besuchte ein Gymnasium in Berlin. Absolvierte eine Verlagsbuchhändler- und Buchdrucklehre. Daneben besuchte er Veranstaltungen der Philosophischen Fakultät als Gasthörer an der Freien Universität Berlin. 1966 begann seine Tätigkeit als Literaturkritiker. Seit 1981 ist Michael Krüger Herausgeber der Literaturzeitschrift „Akkzente“. 1976 erschien sein erster Gedichtband, „Reginapolys“. Es folgten zahlreiche Prosa- und Lyrikbände, wie „Nekrologe“ (1979), „Aus der Ebene“ (1982), „Die Dronte“ (1985) – sowie Übersetzungen.

*„Die Enten“ – aus: Michael Krüger, Zoo. Gedichte. Mit acht Lithographien von Veronika Zacharias. Pfaffenweiler Presse, Pfaffenweiler 1986. © Pfaffenweiler Presse*

**Johannes Kühn** wurde 1934 im Dorf Hasborn / Saarland geboren, in dem er auch heute lebt. Besuchte eine Schauspielschule, hörte als Gast Vorlesungen in Sprach- und Literaturwissenschaft an Universitäten. Kühn hatte schon als Kind begonnen, Gedichte zu schreiben. Der erste Lyrikband, „Vieles will Klang, immer wieder“, wurde 1955 herausgegeben. Von späteren Publikationen sei das 1970 erschienene Buch „Stimmen der Stille“ genannt, das vor allem persönliche Erleb-

nisse zum Inhalt hat. Nach einer längeren Pause in den 80er Jahren beginnt Kühn erst Anfang der 90er Jahre wieder zu schreiben. 1995 gibt er die Lyriksammlung „Leuchtpur“ heraus. 2000 erscheint der Band „Mit den Raben am Tisch. Ausgewählte und neue Gedichte“, in dem Kühns bisheriges Werk zusammengefasst wird.

*„Zeitung am Kaffeetisch“ – aus: Johannes Kühn, Ich Winkelgast. Gedichte. © 1989 Carl Hanser Verlag, München – Wien*

**Christine Lavant** (1915–1973) wurde in Groß-Edling im Lavant-Tal (Kärnten) als neuntes Kind eines Bergarbeiters geboren. Sie wuchs in Armut auf und litt lebenslang an schweren Krankheiten. Ihr Leben war von einer streng christlichen Umwelt geprägt. Christine Lavant hat Erzählungen sowie die Gedichtbände „Die Bettlerschale“ (1956), „Der Pfauen-schrei“ (1962) u. a. herausgegeben.

*„Wenn du mich einlässt“, „Durch deinen Schlag erlosch in mir das Licht“, „Durch das klare Gedächtnis der Welt“, „Zerschlage die Glocke in meinem Gehör“ – © Christine Lavant, Spindel im Mond. Otto Müller Verlag, Salzburg 1995, 5. Auflage*

Die österreichische Schriftstellerin **Friederike Mayröcker** wurde 1924 in Wien geboren. Schreibt Lyrik und Prosa. Ihr Schaffen zeichnet sich durch experimentellen Charakter aus. Als ein Beispiel dafür könnte ihr 1983 herausgegebenes Buch „Im Nervensaal“ genannt werden, in dem das bildnerische Ausdrucksvermögen von Friederike Mayröcker in der Kombination von poetischen Arbeiten, Grafiken und Kollagen zum Ausdruck kommt.

*„eines Lebensabschnittes Bestandaufnahme“, „zugeschüttetes Gesicht“, „auf eine jüngst verstorbene Nachtigall“ – aus: Friederike Mayröcker, „Notizen auf einem Kamel“. Gedichte 1991 – 1996. © Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 1996*

**Nelly Sachs** (1891–1970) wurde in Berlin als Tochter eines Fabrikanten geboren. In den 20er Jahren veröffentlichte sie expressionistische „Leise Melodien“ in Zeitschriften, 1921 wurden ihre „Legenden und Erzählungen“ herausgegeben. Ab 1933 teilte sie als Jüdin das Schicksal ihres Volkes. Schwedische Freunde retteten sie 1940, in letzter Minute, vor der Deportierung ins Vernichtungslager. In Stockholm fand Nelly Sachs allmählich eine neue Heimat. Zunächst widmete sie sich den Übertragungen zeitgenössischer schwedischer Lyrik ins Deutsche. Aber bereits 1946 erschien in der DDR ihr Gedichtband „In den Wohnungen des Todes“. In der Bundesrepublik wurden die Gedichtbände „Sternverdunkelung“ (1949), „Und niemand weiß weiter“ (1957), „Flucht und Verwandlung“

(1959), „Fahrt ins Staublose“ (1961), „Glühende Rätsel“ (1965), „Die Suchende“ (1966) u. a. herausgegeben.

1966 wurde Nelly Sachs der Nobelpreis für Literatur verliehen.  
„Der Schwan“, „Wer ruft? die eigene Stimme“, „Rückwärts über alle neunzig Jahre hinweg“, „Die gekrümmte Linie des Leidens“, „Diese Kette von Rätseln“, „So einsam ist der Mensch“, „Diese Nacht ging ich eine dunkle Nebenstraße“, „Im Meer aus Minuten“ – aus: *Nelly Sachs, Späte Gedichte*. © Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 1965

**Jan C.Valk** wurde 1978 in Ratingen geboren. Studiert Germanistik und Philosophie in Bonn. In den Jahren 1998 – 2002 war er Redakteur der Literatur- und Kunstzeitschrift „niemandrose“. Seit 2004 Mitherausgeber des Literaturmagazins „chiméra / sprachgebunden“ (Bonn–Berlin). Veröffentlicht Lyrik und Kurzprosa in verschiedenen Zeitschriften und Anthologien. Einige Gedichte von Jan C. Valk wurden in die 2003 in Minsk herausgegebene Anthologie „Frontlinie“, einen gemeinsamen Gedichtband junger belarussischer und deutscher Autoren, aufgenommen.

,Aphasia/September“, „Erinnerst Du Dich?..“ – © Jan C. Valk. Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Autors

**Uljana Wolf** wurde 1979 in Berlin geboren. Derzeit studiert sie in Berlin und Krakau. Hat Veröffentlichungen in diversen Zeitschriften in Deutschland und Polen und in Anthologien, u. a. in der Anthologie junger deutscher und belarussischer Lyrik „Frontlinie“ (Minsk 2003).

Mitherausgeberin der Anthologie junger deutschsprachiger Literatur *Wir müssen bis morgen reichen* (KOOK, 2001).

,übersetzen“, „nahe liegen“ – © Uljana Wolf. Abdruck mit freundlicher Genehmigung der Autorin

## Аўтары

**Роза Аўслендэр** (1901–1988) нарадзілася ў Чарнаўцах (Букавіна). Вывучала літаратуразнаўства і філязофію. Перажыла нацысцкую акупацыю ў сутарэньнях гета. У 1946 г. эмігравала ў ЗША. У 1965 г. пераехала ў Германію і з 1971 г. жыла ў Дзюсельдорфе. Выдала больш за трыццаць зборнікаў вершаў, у тым ліку "36 праведнікаў" (1967 г.), "Іншыя азнакі" (1974 г.), "Я яшчэ іграю" (1987 г.) ды інш.

Аўстрыйская пісьменніца **Інгеборг Бахман** (1926–1973) нарадзілася ў Клягенфурце. Вывучала філязофію, абараніла дысэртацыю, прысьвечаную творчасці Марціна Хайдэгера. Шмат гадоў пражыла ў Рыме. Належала да "Групы-47". Пісала вобразныя, зъмястоўныя вершы, п'есы для радыё, лібрэта. Першыя вершы апубліковала ў 1948–1949 гг. У 1953 г. друкуецца цыкл вершаў "Выезд", яшчэ праз год – паэтычны зборнік "Пазычаны час", а ў 1959 г. – "Зварот да Вялікай Мядзьведзіцы". Найбольш вядомымі кнігамі прозы Інгеборг Бахман зъяўляюцца зборнікі апавяданьняў "Трыццаты год" і "Сінхрон" (адпаведна 1961 і 1972 г.), а таксама раман "Маліна" (1971 г.) – першая кніга запланаванай, але не ажыцьцёўленай сэрыі раманаў "Разнавіднасці съмерці".

Паэт і выканаўца песніяў **Вольф Бірман** нарадзіўся ў 1936 г. у Гамбургі. У 1953 г. пераехаў у ГДР. Вывучаў палітэканомію, потым – філязофію і матэматыку ва Ўсходнім Бэрліне. Працаваў асістэнтам рэжысэра ў славутым брэхтаўскім тэатры "Бэрлінэр Ансамбль", займаючыся адначасова літаратурнай дзеяйнасцю. Раннія вершы Бірмана друкаваліся ў часопісах і анталёгіях ГДР. Пасля таго як у 1965 г. у Захаднім Бэрліне быў выдадзены зборнік паэзіі "Драцяная арфа", яму было забаронена выступаць перад публікай і друкавацца. Аднак за межамі ГДР творы Бірмана не пераставалі выдавацца – з'явіліся, напрыклад, кнігі і гуказапісы "Германія. Зімовая казка" (1972 г.), "Не чакай лепшых часоў" (1973 г.). У лістападзе 1976 г. паэт-спявак быў пазбаўлены грамадзянства ГДР. На Захадзе выдаюцца новыя зборнікі вершаў і прозы, а таксама кружэлкі і кампакт-дыскі – "Народнае прадпрыемства Бірман" (1988 г.), "Незашыфраваныя тэксты ў мітусыні. 13 гадоў на Захадзе" (1990 г.), "Усе песні шасьцідзесятых – дзеяностых гадоў" (1990 г.), "Толькі той, хто мяняеца, захоўвае вернасць сабе" (1991 г.) ды інш.

**Томас Браш** (1945–2001) нарадзіўся ў Ёркшыры ў сям'і эмігрантаў. У 1947 г. сям'я пераехала ў тагачасную савецкую зону акупацыі. У 1963 г. Томас Браш здаў экзамэны на атэснат сталасці. Ягоныя спробы атрымаць вышэйшую адука-

цыю (спачатку ён паступіў на факультэт журналістыкі ў Ляйпциг'у, потым у Вышэйшую тэатральную навучальню ў Потсдаме-Бабэльсбэрг'у) скончыліся выключэннем з навучальных установаў, прычынай чаго было "ганьбаванье кіраўнічых асобаў ГДР" і ўдзел у акцыях пратэсту. Вершы Томаса Браша ўпершыню былі надрукаваныя невялікай падборкай у 1975 г. у Швайцарыі. Акрамя вершаў Браш напісаў шэраг п'есаў для тэатра і радыё.

**Рольф Дзітэр Брынкман** (1940–1975) нарадзіўся ў Фэхце (Ольдэнбург'). Ад 1959 да 1962 г. наведваў кнігагандлёвую навучальню ў Эсэне, потым вивучаў пэдагогіку ў Кельне. Першае апавяданьне надрукаваў у 1962 г. у анталёгіі "Адзін дзень у горадзе". У літаратуры Брынкман набыў вядомасць як аўтар апавяданняў, эсэ, радыёп'есаў, вершаў і аднаго рамана. У тым жа годзе быў выдадзены і зборнік "Вы называеце гэта мовай. Васямнаццаць вершаў". Сярод публікаций Брынкмана – паэтычныя зборнікі "Гадзіла. Вершы" (1968 г.), "Кінакадры. Вершы" (1969 г.), "Трава. Вершы" (1970 г.), "У заходнім кірунку 1&2. Вершы" (1975 г.).

**Вольфганг Бэхлер** нарадзіўся ў 1925 г. у Аўгсбург'у. У 1943 г. здаў экзамены на атэстат сталасці, пасля чаго быў прызваны спачатку на працоўны фронт, а потым на вайсковую службу. Пасля вайны вивучаў германістыку, раманістыку, гісторыю мастацтва і тэатразнаўства ў Мюнхене. Працоўны шлях пачаў як журналіст, крытык і перакладчык. Шмат падарожнічаў па Эўропе, дзесяць гадоў пражыў у Францыі. Сваім паэтычнымі творамі, кароткай прозай і эсэ набыў вядомасць ужо ў першыя пасъляваенныя гады. Аддаваў пэравагу кароткім формам і абвясціці паззію сваім галоўным заняткам. У 1950 г. выдаў зборнік вершаў "Падземны калодзеж", які адразу звярнуў на сябе ўсеагульную ўвагу. У 1955 г. зьявіўся наступны зборнік, "Пераменлівае съятло", у шасцідзесятым – "Пераменлівае съятло-2", у шэсцьдзесят другім – "Званок на дзвіярох", у шэсцьдзесят трэцім – "Дзверы з дыму". Любоўную лірыку Бэхлера, напісаную за чатыры дзесяцігодзідзі, аб'яднаў выдадзены ў 1988 г. зборнік "Ідуchy па сълядох твайго съятла".

**Ульляна Вольф** нарадзілася ў 1979 г. у Бэрліне. Студэнтка (вучыцца ў Бэрліне і Кракаве). Публіковалася ў розных часопісах (нямецкіх і польскіх) і анталёгіях, у тым ліку ў зборніку маладой нямецкай і беларускай паэзіі "Лінія фронту" (Мінск, 2003 г.). Зьяўляецца адным з выдаўцоў анталёгіі маладой нямецкамоўнай літаратуры "Мы павінны сягаць да заўтра" (КОOK, 2001 г.)

**Уля Ган** нарадзілася ў 1945 г. у Брахтгаўзене (Задэрлянд). Вывучала германістыку і сацыялёгію. Доктар філялёгіі. Працавала выкладчыкам у вышэйших навучальных установах Гамбург'a, Брэмэна, Ольдэнбург'a, а таксама рэдактарам аддзела культурных праграм на "Радыё Брэмэн". Ужо першы зборнік вершаў Улі Ган, "Сэрца кумільгом", выдадзены ў 1981 г., прыцягнуў увагу грамадзкасці. Неўзабаве – адпаведна ў 1983, 1985 і 1988 гг. – з'явіліся наступныя зборнікі – "Гульцы", "Агонь радасці" і "Нечуваная блізкасць".

**Вільфрыд Гапэль** нарадзіўся ў 1965 г. у Нюрнбергу. Вывучаў германістыку і філязофію ў Кельне і Франкфурце-на-Майне. Працаваў у тэатры – асистэнтам рэжысэра і загадчыка літаратурнай часткі. Напісаныя ім п'есы былі паставлены ў драматычных тэатрах Кельна, Гановэра, Бэрліна, Мюнхена ды інш. Па-ранейшаму займаецца драматургіяй, выкладае нямецкую мову як замежную, ставіць спектаклі ў незалежных тэатрах Вюрцбург'a і Бэрліна. Вершы Вільфрыда Гапэля публіковаліся, у прыватнасці, у паэтычным зборніку "далей па тэксце", які быў выдадзены ў 1991 г. у Кельне.

**Гаральд Гартунг** нарадзіўся ў 1932 г. у Гэрнэ (Вэстфалія). Вывучаў германістыку і гісторыю. У 1971 г. атрымаў пасаду прафэсара нямецкай мовы і літаратуры ў Бэрлінскай вышэйшай пэдагагічнай школе. З 1960 г. пачаў публіковаць свае вершы і прозу. Набыў вядомасць таксама як эсэіст і перакладчык. У 1970 г. выйшла кніга ранніх вершаў аўтара пад назовам "Заяц і Гегель". Другі зборнік вершаў, "Тэрыторыя дзяржаўнай чыгункі", з'явіўся ў 1974 г. Выдадзены ў 1986 г. зборнік "Мроя ў Германскім музэі" аб'ядноўвае 120 вершаў за перыяд з 1965 да 1985 г.

**Робэрт Гернгарт** нарадзіўся ў 1937 г. у Рэвэлі (сёньня Талін). У 1939 г. сям'я пераехала ў Познань, а пасля вайны асела ў Гётынгене. Робэрт Гернгарт вывучаў жывапіс, потым германістыку. З 1966 г. займаецца творчай працай – як мастак, карыкатурист і пісьменнік. Піша дзіцячыя кнігі (разам з жонкай Альмут), вершы, эсэ, апавяданні. З'яўляеца таксама аўтарам п'есы і рамана. Асаблівае месца ў творчасці Гернгарта ўсё ж належыць пазі. Варта нагадаць пра зборнікі вершаў "Азоранае жніво" (1976 г.), "Целы ў кавярнях" (1987 г.), "Рыфма і час" (1990 г.). У 1997 г. да свайго шасьцідзесяцігодзьдзя, аўтар выдаў кнігу "Зыркія вершы".

**Гюнтэр Грас** нарадзіўся ў 1927 г. у Данцыгу (сёньня Гданьск). У 1943 г. ён, тады яшчэ гімназіст, быў прызваны на вайсковую службу. У 1945 г. трапіў у палон да амэрыканцаў. Пасля вызвалення ў 1946 г. працаваў на сельскай гаспадарцы, потым на калійнай шахце. Вывучаў скульптуру і графіку ў

Дзюсэльдорфскай мастацкай акадэміі. Працягваў навучанье па спэцыяльнасці скульптура ў Бэрлінскай вышэйшай школе выяўленчага мастацтва. Адначасова пачаў пісаць малую прозу, вершы і п'есы. У 1956 г. апублікаваў першы зборнік вершаў. Пераехаў у Парыж, дзе працаўваў над сваім першым раманам "Бляшаны барабан", які быў выдадзены ў 1959 г. З 1960 г. Гонтэр Грас жыве пераважна ў Бэрліне. Ад 1983 да 1986 г. быў прэзыдэнтам Бэрлінскай акадэміі мастацтваў. З 1956 г. праводзяцца выставы яго скульптурных і графічных работ. Да найбольш значных літаратурных твораў Гонтэра Граса належаць раманы "Сабачыя гады" (1963 г.), "пад мясцовым наркозам" (1969 г.), "Камбала" (1977 г.), "Пацуýchах" (1986 г.), "Шырокое поле" (1995 г.). У 1999 г. зъявіўся славуты твор Граса «Маё стагодзьдзе», у якім аўтар кожнаму году XX стагодзьдзя прысьвячае асобную гісторыю.

У 1999 г. Гонтэру Грасу была прысуджаная Нобэлеўская прэмія па літаратуре.

**Норбэрт Гумэльт** нарадзіўся ў 1962 г. у Нойсе. Вывучаў германістыку і англістыку ў Кёльнскім універсітэце. Перакладае з ангельскай мовы. Піша вершы і публіцыстыку. Выдаў зборнікі вершаў "храбусткія коды" (1993 г.) і "съледная вытворчасць" (1997 г.). У 2000 г. у Менску быў выдадзены нямецка-беларускі зборнік "кропка кропка працяжнік", у які вершы Норбэрта Гумэльта (у перакладах Алеся Разанава) увайшли побач з творамі Сары Кірш і Элькэ Эрб.

**Нэлі Закс** (1891–1970) нарадзілася ў Бэрліне ў сям'і фабрыканта. У 20-х гадох публіковала ў часопісах экспрэсіянісцкія "Ціхія мэлёды", у 1921 г. выдала "Легенды і апавяданы". З 1933 г. падзяляла як габрайка лёс свайго народу. У 1940 г. у апошнюю хвіліну швэдзкія сябры здолелі выратаваць яе ад дэпартацыі ў лягер зынішчэння. У Стакгольме яна знайшла новую радзіму. Напачатку Нэлі Закс цалкам аддалася перакладам сучаснай швэдзкай паэзіі на нямецкую мову. А ўжо ў 1946 г. у ГДР быў выдадзены зборнік яе вершаў "У прытулках съмерці". У Фэдэратыўнай Рэспубліцы Германія зъяўляюцца книгі паэзіі Нэлі Закс "Зацыменьне зораў" (1949 г.), "І ніхто ня ведае, што далей" (1957 г.), "Уцёкі і ператварэнні" (1959 г.), "Падарожжа ў бяспрыльле" (1961 г.), "Палаочыя загадкі" (1965 г.), "Жанчына ў пошуку" (1966 г.) ды інш.

У 1966 г. Нэлі Закс была прысуджаная Нобэлеўская прэмія па літаратуре.

**Сэбаст'ян Г. Каль** нарадзіўся ў 1977 г. Жыве ў Крэфэльдзе, вучыцца ў Дуйсбургу. Свае вершы публіковаў у літаратурных часопісах і анталёгіях, у тым ліку ў анталёгіі "Лінія фронту" –

выдадзеным у 2003 г. у Менску супольным паэтычным зборніку маладых нямецкіх і беларускіх аўтараў.

**Сара Кірш** нарадзілася ў 1935 г. у Лімлінгеродэ (Паўднёвы Гарц). Вывучала біялёгію ў Гале, потым, у 1963–1965 гг., вучылася ў Літаратурным інстытуце імя Ёганэса Р. Бэхера ў Лайпцыгу. Першыя вершы публіковала разам з пісьменьнікам Райнэрам Кіршам, сваім тагачасным мужам. Перакладала з расейскай мовы, пераважна Анну Ахматаву. У 1967 г. Сара Кірш выдае зборнік вершаў "Знаходжаньне ў гэтых краёх", у якім адлюстроўваецца заклапочанасць аўтаркі пра раўнавагу ва ўзаемных стасунках чалавека і прыроды. У 1976 г. выходзіць зборнік "Спадарожны вецер". Пасьля пазбаўлення Вольфа Бірмана грамадзянства ГДР Сара Кірш падае заяву на выезд з краіны. У ФРГ выходзяць яе новыя паэтычныя зборнікі – такія, як "Зімовыя вершы", "Брук" ды інш.

**Барбара Марыя Клёс** нарадзілася ў 1958 г. у Дармштаце. Цяпер жыве ў Нью-Ёрку, займаецца літаратурнай працай – піша пераважна мастацкія творы і публіцыстыку. Адна з заснавальнікаў літаратурнага часопіса „Federlese“. У 1991 г. выдала паэтычны зборнік "Дні, што балёны", у якім надрукаваныя й вершы "Зялёная магія" і "На схіле дня".

**Міхаэль Круг'ер** нарадзіўся ў 1943 г. у Віт'гендорфе (Саксонія). Вучыўся ў гімназіі ў Бэрліне. Скончыў навучальную па спэцыяльнасці кнігадрукаваньне і кніжны гандаль. Адначасова наведваў у якасці вольнага слухача заняткі на філязофскім факультэце Бэрлінскага свободнага ўніверсітэту. У 1966 г. пачынаецца яго дзеянасць у галіне літаратурнай крытыкі. З 1981 г. Міхаэль Круг'ер – выдавец літаратурнага часопіса "Akzente". У 1976 г. быў выдадзены ягоны першы зборнік вершаў "Рэгінаполіс". У наступныя гады друкаваліся шматлікія празаічныя і паэтычныя творы – такія, як "Нэкрапогі" (1979 г.), "З раўніны" (1982 г.), "Дронт" (1985 г.), а таксама пераклады.

**Ёганэс Кюн** нарадзіўся ў 1934 г. у вёсцы Гасборн (Саарланд), дзе жыве і сёньня. Наведваў тэатральную навучальную, у якасці вольнага слухача хадзіў на ўніверсітэцкія лекцыі па мовазнаўстве і літаратуразнаўстве. Вершы пачаў пісаць яшчэ ў дзяцінстве. Першы зборнік вершаў "Шмат што патрабуе гучаньня, зноў і зноў", быў выдадзены ў 1955 г. У ліку больш позніх выданьняў – книга пазіціі "Галасы цішыні" (1970 г.), галоўны зъмест якой – асабістая перажываньні. Пасьля працяглага перапынку ў восьмідзесятых гадох Кюн толькі на пачатку дзесяцігоддзя зноў вяртаецца да літаратурнай творчасці. У 1995 г. ён выдае зборнік вершаў "Сълед

свячэння". У 2000 г. зъяўляеца кніга "З крумкачамі за сталом. Выбраныя і новыя вершы", якая падсумоўвае напісане Кюнам на той час.

**Крыстына Лявант** (1915–1973) была дзяявітым дзіцем у сям'і гарняка зь вёскі Грос-Эдлінг у Ляванцкай Даліне (Карынтыя). Вырасла ў беднасці, усё жыцьцё пакутавала ад цяжкіх хваробаў. Строга хрысьціянскае асяроддзе вызнанчала яе жыцьцё. Крыстына Лявант выдала шэраг апавяданьняў, а таксама зборнікі вершаў "Кубак жабрака" (1956 г.), "Крык паўліна" (1962 г.) ды інш.

Аўстрыйская пісьменніца **Фрыдэрыка Майрекер** нарадзілася ў 1924 г. у Вене. Піша вершы і прозу. Яе творчасць вызначаецца эксперыментальнымі харктарамі. Гэта відаць, напрыклад, па выдадзенай у 1983 г. кнізе "У нэрвовай зале", у якой выяўленчыя здольнасці Фрыдэрыкі Майрекер знаходзяць уласаблenne ў спалучэнні жанраў пазіі, графікі і каляжу.

**Ян К.Фальк** нарадзіўся ў 1978 г. у Ратынгене. Вывучае германістыку і філязофію ў Бонскім універсітэце. У 1998 – 2002 гг. працаваў рэдактарам літаратурна-мастацкага часопіса „piemandsrose“, з 2004 г. – адзін з выдаўцоў літаратурнага часопіса „chiméra / sprachgebunden“, які выходзіць у Боне і Бэрліне. Ян К. Фальк публікуе свае вершы і кароткую прозу ў розных часопісах і анталёгіях. Некалькі вершаў былі ўлучаны ў выдадзеную ў Менску (2003 г.) анталёгію "Лінія фронту" – зборнік вершаў маладых нямецкіх і беларускіх аўтараў.

**Эрых Фрыд** (1921–1988) нарадзіўся у Вене. У 1938 г. эміграваў у Лёндан, дзе застаўся і пасяля вайны. У 1952 – 1968 гг. працаваў у нямецкай рэдакцыі радыёстанцыі BBC. Пісаў вершы, апавяданьні, радыёесы, эсэ. Да найбольш значных публікацый Фрыда належала зборнікі "Вершы-паязджаны" (1964 г.), "Вызваленне ад уцёкаў" (1968 г.), "Свабода адкрываць рот" (1972 г.), "100 вершаў без Айчыны" (1978 г.), "На краі нашага жыцьцёвага часу" (1987 г.) ды інш.

**Ганс Ма́гнус Энцэнсбэргер** нарадзіўся ў 1929 г. у Каўфбойрэне. Вывучаў літаратуразнаўства, мовы і філязофію – у прыватнасці ў Парыжы, у Сарбонскім універсітэце. Ад 1957 да 1960 г. жыў у ЗША, Мэксіцы, Нарвэгіі, Італіі. Заснаваў у 1965 г. часопіс „Kursbuch“, у 1985 г. стаў выдаўцом сэрыі "Іншая бібліятэка". Першыя літаратурныя спробы належалі да саракавых гадоў. У зборніках "Абарона ваўкоў" (1957 г.) і "нацыянальная мова" (1960 г.) вызначальным зъместам

становіцца назіраньне падзеяў. Пазней зьяўляюцца новыя кнігі, у тым ліку паэтычныя зборнікі "шрыфт брайля" (1964 г.), "Маўзалей. Трыццаць сэм балядоў з гісторыі прагрэсу" (1975 г.), "Фурыя зынікнення" (1980 г.), "Музыка будучага" (1991 г.), "Лягчай за паветра. Маралістычныя вершы" (1999 г.).

## Перакладчыкі

**Юрась Барысевіч** нарадзіўся ў 1966 г. у Менску. У 1990 годзе скончыў Менскі дзяржаўны пэдагагічны інстытут замежных моваў. Працаваў адказным сакратаром часопіса "Мастацтва". Цяпер намесьнік галоўнага рэдактара незарэгістраванага часопіса "pARTisan". Выдаў зборнікі мастацтваўнічых і філязофскіх тэкстаў "Цела і тэкст" і "Alter пето". Удзельнічае ў мастацкіх выставах і імпрэзах пэрформансу. Займаецца перакладамі з французскай і нямецкай моваў.

**Лявон Баршчэўскі** нарадзіўся ў 1958 г. у Полацку. У дваццаты два гады скончыў Менскі дзяржаўны пэдагагічны інстытут замежных моваў. Друкаўца пачаў у 1985 годзе. Выступае ў друку як перакладчык – зь нямецкай, швэдзкай, старожытнагрэцкай ды іншых моваў. Сярод аўтараў, якіх ён перакладае, – Б.Брэхт, Г.Бёль, Ф.Кафка. Старшыня Беларускага ПЭН-цэнтра.

**Альгерд Бахарэвіч** нарадзіўся ў 1975 г. Скончыў Беларускі пэдагагічны ўніверсітэт імя М.Танка ў 1997 г. Выдаў два зборнікі прозы – "Практычны дапаможнік па руйнаваныні гарадоў" (2002 г.) і "Натуральная афарбоўка" (2003 г.). Зараз займаецца выключна літаратурнай творчасцю.

**Вольга Гапеева** нарадзілася ў 1982 г. у Менску. Цяпер вучыцца ў магістратуры Менскага дзяржаўнага лінгвістычнага ўніверсітэту. Друкаўца пачала з 1999 г. Выдала кнігу "Рэканструкцыя неба". Перакладае з ангельскай і нямецкай моваў.

**Сяргей Законьнікаў** нарадзіўся ў 1946 г. у вёсцы Слабада былога Бешанковіцкага (цяпер Ушацкага) раёну. Скончыў Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (1969 г.). Настаўнічаў, працаваў у раённых, затым рэспубліканскіх газетах. Доўгія гады быў галоўным рэдактарам часопіса "Полымя", цяпер на творчай працы. Ляўрэат шматлікіх літаратурных прэмій. Яго творы маюць у Беларусі шырокую папулярнасць.

**Вольга Іпатава** нарадзілася ў 1945 г. у г.п. Мір Карэліцкага раёна. Скончыла Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (1967 г.) Працавала на тэлебачаныні, а таксама галоўным рэдактарам газеты "Культура". Ад 1999 да 2002 г. ачольвала Саюз беларускіх пісьменнікаў. Аўтар гістарычных раманаў і зборнікаў вершаў. Зь нямецкай мовы перакладае з 1998 году.

**Ніна Мацяш** нарадзілася ў 1943 г. у вёсцы Нівы Бярозаўскага раёна. Скончыла Менскі дзяржаўны пэдагагічны інстытут замежных моваў (1966 г.) Працавала настаўніцай. Друкуе-

ца з 1962 году, аўтар многіх кніг паэзіі. Перакладае, у прыватнасьці, творы А.Сэнт-Экзюпэры, Ж.Сімэнона, Ж.Аліёе ды інш.

**Людміла Рублеўская** нарадзілася ў 1965 г. у Менску. Вучылася ў Літаратурным інстытуце імя Горкага, а таксама на філялягічным факультэце Беларускага дзяржаўнага ўніверситету. Пачала друкавацца з 1983 г. Цяпер працуе літаратурным аглядальнікам у газэце "Беларусь сёгдня". Аўтар многіх кніг паэзіі і прозы.

**Людка Сільнова** нарадзілася ў 1957 г. у Маладзечне. У 1979 годзе скончыла філялягічны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверситету. Працуе вядучым бібліятэкам Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Выдала чатыры кнігі твораў, сярод іх "Рысасловы" (1994 г.), "Зеленавокія воі і іх прыгажуні" (2001 г.)

## Übersetzer

**Alhierd Bacharevič**, geboren 1975 in Minsk, studierte an der Belarussischen Pädagogischen Hochschule „Maxim Tank“ (Abschluss mit Diplom 1997). Hat zwei Prosabände herausgegeben, „Praktisches Hilfswerk zur Zerstörung der Städte“ (2002) und „Die natürliche Färbung“ (2003). Ist heute freischaffender Schriftsteller.

**Liavon Barščeūski**, geboren 1958 in Polack, hat mit zweizwanzig Jahren die Minsker Pädagogische Hochschule für Fremdsprachen absolviert. Die ersten Veröffentlichungen erschienen 1985. Übersetzt aus dem Deutschen, Schwedischen, Altgriechischen und anderen Sprachen. Zu den Autoren, die er übersetzt, gehören Bertolt Brecht, Heinrich Böll, Franz Kafka u. a. Vorsitzender des Belarussischen PEN-Zentrums.

**Juraś Barysievič**, geboren 1966 in Minsk, hat 1990 die Minsker Pädagogische Hochschule für Fremdsprachen absolviert. War einige Zeit verantwortlicher Sekretär der Zeitschrift „Mastactva“ („Kunst“). Ist heute stellvertretender Chefredakteur des offiziell nicht eingetragenen Magazins „pARTisan“. Hat Sammlungen kunstwissenschaftlicher und philosophischer Texte „Körper und Text“ und „Alter nemo“ herausgegeben. Nimmt an Kunstausstellungen und Performance-Veranstaltungen teil. Übersetzt aus dem Französischen und dem Deutschen.

**Volha Hapiejeva**, geboren 1982 in Minsk, absolviert zur Zeit einen Masterstudiengang an der Staatlichen Linguistischen Universität Minsk. Veröffentlichungen seit 1999. Hat das Buch „Rekonstruktion des Himmels“ herausgegeben. Übersetzt aus dem Englischen und dem Deutschen.

**Volha Ipatava**, geboren 1945 in Mir, Kreis Karelíčy, hat 1967 die Belarussische Staatliche Universität absolviert. Arbeitete beim Fernsehen, dann als Chefredakteurin der Wochenzeitung „Kultura“. Leitete in den Jahren 1999–2002 den belarussischen Schriftstellerverband. Ist Autorin von historischen Romanen und Gedichtbänden. Aus dem Deutschen übersetzt sie seit 1998.

**Nina Maciaš**, geboren 1943 in Nivy, Kreis Biaroza, studierte an der Minsker Staatlichen Pädagogischen Hochschule für Fremdsprachen (Abschluss mit Diplom 1966). Arbeitete als Lehrerin. Veröffentlicht seit 1962, ist Autorin zahlreicher Gedichtbände. Übersetzt, unter anderem Werke von A. Saint-Exupéry, J. Simenon, J. Olivier u.a.

**Liudmila Rublieŭskaja**, geboren 1965 in Minsk, hat am Literaturinstitut "Maxim Gorki" und an der philologischen Fakultät der Belarussischen Staatlichen Universität studiert. Ihre ersten Werke wurden 1983 veröffentlicht. Arbeitet als Literaturkommentatorin bei der Zeitung „Belarus segodnja“. Sie ist Autorin mehrerer Gedicht- und Prosabände.

**Liudka Silnova**, geboren 1957 in Maladziečna, hat 1979 die Belarussische Staatliche Universität, Philologische Fakultät, absolviert. Arbeitet als führende Bibliothekarin an der Nationalbibliothek von Belarus. Hat vier Bücher herausgegeben, darunter „Die Strichwörter“ (1994), „Die grünäugigen Krieger und ihre Schönheiten“ (2001).

**Siarhiej Zakońikaŭ**, geboren 1946 in Slabada, damals Kreis Biešankovičy, heute Ušačy, hat 1969 die Belarussische Staatliche Universität absolviert. Arbeitete als Schullehrer, dann als Journalist bei Kreis-, später bei Landeszeitungen. War mehrere Jahre Chefredakteur der literarischen Zeitschrift „Polymia“, ist heute freischaffend. Träger zahlreicher literarischer Preise. Zakońikaŭs Werke sind in Belarus sehr beliebt.

## З ы м е с т

Адстойваць і зацікаўляць чытача. *Прадмова Вольгі Інатаўай* ... 6

### *Роза Аўслендандр*

Зноўку. <i>Пераклад Вольгі Інатаўай</i> .....	11
Адзінота. <i>Пераклад Вольгі Інатаўай</i> .....	13
Адчужэньне. <i>Пераклад Вольгі Інатаўай</i> .....	15
Думаю. <i>Пераклад Вольгі Інатаўай</i> .....	17

### *Інгэборт Бахман*

Пазычаны час. *Пераклад Сяргея Законьнікава* ..... 19

### *Вольф Бірман*

Палітычная заалёгія. <i>Пераклад Сяргея Законьнікава</i> .....	21
Ах, сябра, хіба ты мяркуеш ня гэтак сама? .....	23
<i>Пераклад Людмілы Рублеўскай</i>	
Вялікая чырвань Шагала. <i>Пераклад Людмілы Рублеўскай</i> .....	25
Калі яго звольнілі. <i>Пераклад Людмілы Рублеўскай</i> .....	27
Песенька пра вартасьці, якія застаюцца. ....	29
<i>Пераклад Сяргея Законьнікава</i>	
Паведамленыне. <i>Пераклад Сяргея Законьнікава</i> .....	31

### *Томас Браш*

Песьня. *Пераклад Людмілы Рублеўскай* ..... 33

### *Рольф Дзітэр Брынкман*

Тое клясычнае... <i>Пераклад Сяргея Законьнікава</i> .....	35
Восень паводле Гельдэрліна. <i>Пераклад Сяргея Законьнікава</i> ..	37

### *Вольфганг Бэхлер*

Чаканьне. *Пераклад Людкі Сільновай* ..... 39

### *Ульляна Вольф*

перакладка <i>Пераклад Вольгі Гапеевай</i> .....	41
просіцца. <i>Пераклад Вольгі Гапеевай</i> .....	43

### *Уля Ган*

Нарэшце. <i>Пераклад Вольгі Інатаўай</i> .....	45
Лётніку. <i>Пераклад Вольгі Інатаўай</i> .....	47
Я тая жанчына. <i>Пераклад Вольгі Гапеевай</i> .....	49

### *Вільфрыд Гапэль*

у танцы ліхтароў. *Пераклад Юрася Барысевіча* ..... 51

<b>Гаральд Гартунг</b>	
Пара. <i>Пераклад Вольгі Іпатавай</i> . . . . .	53
<b>Робэрт Гернгарт</b>	
Падвойная сустрэча на пляжы Спэрлёнга. . . . .	55
<i>Пераклад Сяргея Законьнікава</i>	
Сем разоў маё цела. <i>Пераклад Сяргея Законьнікава</i> . . . . .	57
<b>Гюнтэр Грас</b>	
Дзіцячая песенька. <i>Пераклад Лявона Баршчэўскага</i> . . . . .	59
Па раскладзе. <i>Пераклад Вольгі Гапеевай</i> . . . . .	61
Пуга. <i>Пераклад Лявона Баршчэўскага</i> . . . . .	63
Арфэй. <i>Пераклад Лявона Баршчэўскага</i> . . . . .	65
* * * У сваёй руцэ трymаю руку дачкі <i>Пераклад Вольгі Гапеевай</i> . . . . .	67
<b>Норбэрт Гумэльт</b>	
пілігрымка ў сібір. <i>Пераклад Юрася Барысевіча</i> . . . . .	69
<b>Нэлі Закс</b>	
Лебедзь. <i>Пераклад Лявона Баршчэўскага</i> . . . . .	71
* * * Хто гэта кліча?.. <i>Пераклад Лявона Баршчэўскага</i> . . . . .	73
* * * Назад у мінулыя дзевяць дзясяткаў гадоў... <i>Пераклад Лявона Баршчэўскага</i>	75
* * * Пакутай скрыўленая лінія... <i>Пераклад Лявона Баршчэўскага</i>	77
* * * Гэты ланцуг загадак.. <i>Пераклад Лявона Баршчэўскага</i> . . .	79
* * * Гэткі самотны чалавек.. <i>Пераклад Лявона Баршчэўскага</i> . . .	81
* * * Гэтай начы... <i>Пераклад Лявона Баршчэўскага</i> . . . . .	83
* * * У моры хвілінаў.. <i>Пераклад Лявона Баршчэўскага</i> . . . . .	85
<b>Сэбаст'ян Г. Каль</b>	
Лятальныя апараты. <i>Пераклад Вольгі Гапеевай</i> . . . . .	87
<b>Сара Кірш</b>	
Ля клюмбы з браткамі. <i>Пераклад Вольгі Іпатавай</i> . . . . .	89
Паветра пахне ўжо сънегам. <i>Пераклад Вольгі Іпатавай</i> . . . . .	91
Зь ёрнам у роце іду па попі. <i>Пераклад Вольгі Іпатавай</i> . . . . .	93
Зямля. <i>Пераклад Вольгі Іпатавай</i> . . . . .	95
Руіны кляштара Джвары. <i>Пераклад Вольгі Іпатавай</i> . . . . .	97
Дарожны спажытак. <i>Пераклад Вольгі Іпатавай</i> . . . . .	99
<b>Барбара Марыя Клёс</b>	
Зялёная магія. <i>Пераклад Людкі Сільновай</i> . . . . .	101
На схіле дня. <i>Пераклад Людкі Сільновай</i> . . . . .	103
<b>Міхаэль Кругер</b>	
Качкі. <i>Пераклад Сяргея Законьнікава</i> . . . . .	105
<b>Ёганэс Кюн</b>	
Газэта за ранішній кавай. <i>Пераклад Людмілы Рублеўскай</i> . . . . .	107

## *Крыстына Лявант*

* * * Калі ты мяне ўпусьціш... <i>Пераклад Ніны Мацяш</i> .....	109
* * * Выцяў ты – і згас мой съветлы дзень... <i>Пераклад Ніны Мацяш</i>	111
* * * Празь съветлую памяць съвету... <i>Пераклад Ніны Мацяш</i> ..	113
* * * Струшчы звон у слыху майм... <i>Пераклад Ніны Мацяш</i> .....	115

## *Фрыдэрыка Майрекер*

інвэнтарызацыя аднаго адrezку жыцьця. <i>Пераклад Людкі Сільновай</i> .....	117
засыпаны твар. <i>Пераклад Людкі Сільновай</i> .....	119
салоўку што памёр нядаўна <i>Пераклад Людкі Сільновай</i> .....	121

## *Ян К. Фальк*

Афазія / Верасень <i>Пераклад Вольгі Гапеевай</i> .....	123
* * * Ці памятаеш?.. <i>Пераклад Вольгі Гапеевай</i> .....	125

## *Эрых Фрыд*

Што гэта. <i>Пераклад Сяргея Законьніка</i> .....	127
---	-----

## *Ганс Магнус Энцэнсбэргер*

Вайна, як. <i>Пераклад Альгерда Бахарэвіча</i> .....	129
Жыцьцё як гаспадарка. <i>Пераклад Альгерда Бахарэвіча</i> .....	131
Бляшаная талеркі. <i>Пераклад Альгерда Бахарэвіча</i> .....	133
Старая Эўропа. <i>Пераклад Альгерда Бахарэвіча</i> .....	135
Сядзячы страйк. <i>Пераклад Альгерда Бахарэвіча</i> .....	137
Пад скурай. <i>Пераклад Альгерда Бахарэвіча</i> .....	139
Ці там што было. <i>Пераклад Альгерда Бахарэвіча</i> .....	141
Аўтары .....	150
Перакладчыкі .....	157

# *Inhalt*

Den Leser gewinnen und interessieren. Vorwort von Volha Ipatava.  
Deutsch von Halina Skakun ..... 8

## *Rose Ausländer*

Wieder. Belarussisch von Volha Ipatava .....	10
Einsamkeit. Belarussisch von Belarussisch von Volha Ipatava .....	12
Entfremdung. Belarussisch von Volha Ipatava .....	14
Ich denke. Belarussisch von Volha Ipatava .....	16

## *Ingeborg Bachmann*

Die gestundete Zeit. Belarussisch von Siarhiej Zakońikaŭ .....	18
--	----

## *Wolf Biermann*

Politische Zoologie. Belarussisch von Siarhiej Zakońikaŭ .....	20
Ach, Freund, geht es nicht auch dir so? .....	22
Belarussisch von Liudmila Rublieŭskaja	
Großes Rot bei Chagall. Belarussisch von Liudmila Rublieŭskaja ...	24
Als er entlassen war. Belarussisch von Liudmila Rublieŭskaja .....	26
Kleines Lied von den bleibenden Werten .....	28
Belarussisch von Siarhiej Zakońikaŭ	
Nachricht. Belarussisch von Siarhiej Zakońikaŭ .....	30

## *Thomas Brasch*

Lied. Belarussisch von Liudmila Rublieŭskaja .....	32
--	----

## *Rolf Dieter Brinkmann*

Einen jener klassischen... Belarussisch von Siarhiej Zakońikaŭ ..	34
Hölderlin-Herbst. Belarussisch von Siarhiej Zakońikaŭ .....	36

## *Wolfgang Bächler*

Erwartung. Belarussisch von Liudka Silnova .....	38
--	----

## *Uljana Wolf*

Übersetzen. Belarussisch von Volha Hapiejewa .....	40
naheliegen. Belarussisch von Volha Hapiejewa .....	42

## *Ulla Hahn*

Endlich. Belarussisch von Volha Ipatava .....	44
Für einen Flieger. Belarussisch von Volha Ipatava .....	46

Ich bin die Frau. <i>Belarussisch von Volha Hapiejewa</i> . . . . .	48
<b>Wilfried Happel</b>	
im lichtertanz... <i>Belarussisch von Juraś Barysiewič</i> . . . . .	50
<b>Harald Hartung</b>	
Das Paar. <i>Belarussisch von Volha Ipatava</i> . . . . .	52
<b>Robert Gernhardt</b>	
Doppelte Begegnung am Strand von Sperlonga. . . . .	54
<i>Belarussisch von Siarhiej Zakońikaŭ</i>	
Siebenmal mein Körper. <i>Belarussisch von Siarhiej Zakońikaŭ</i> . . .	56
<b>Günter Grass</b>	
Kinderlied. <i>Belarussisch von Liavon Barščeŭski</i> . . . . .	58
Pünktlich. <i>Belarussisch von Volha Hapiejewa</i> . . . . .	60
Die Peitsche. <i>Belarussisch von Liavon Barščeŭski</i> . . . . .	62
Orpheus. <i>Belarussisch von Liavon Barščeŭski</i> . . . . .	64
* * * In meiner Hand die Hand meiner Tochter <i>Belarussisch von Volha Hapiejewa</i> . . . . .	66
<b>Norbert Hummelt</b>	
sibirische wallfahrt. <i>Belarussisch von Juraś Barysiewič</i> . . . . .	68
<b>Nelly Sachs</b>	
Der Schwan. <i>Belarussisch von Liavon Barščeŭski</i> . . . . .	70
* * * Wer ruft?.. <i>Belarussisch von Liavon Barščeŭski</i> . . . . .	72
* * * Rückwärts über alle neunzig Jahre hinweg... . . . . .	74
<i>Belarussisch von Liavon Barščeŭski</i>	
* * * Die gekrümmte Linie des Leidens... . . . . .	76
<i>Belarussisch von Liavon Barščeŭski</i>	
* * * Diese Kette von Rätseln... . . . . .	78
<i>Belarussisch von Liavon Barščeŭski</i>	
* * * So einsam ist der Mensch... . . . . .	80
<i>Belarussisch von Liavon Barščeŭski</i>	
* * * Diese Nacht... <i>Belarussisch von Liavon Barščeŭski</i> . . . . .	82
* * * Im Meer aus Minuten... <i>Belarussisch von Liavon Barščeŭski</i> .	84
<b>Sebastian H. Kahl</b>	
Flugkörper. <i>Belarussisch von Volha Hapiejewa</i> . . . . .	86
<b>Sarah Kirsch</b>	
Bei den Stiefmütterchen. <i>Belarussisch von Volha Ipatava</i> . . . . .	88
Die Luft riecht schon nach Schnee. <i>Belarussisch von Volha Ipatava</i>	90

Eine Schlehe im Mund komme ich übers Feld. ....	92
Belarussisch von Volha Ipatava	
Erdreich. Belarussisch von Volha Ipatava .....	94
Klosterruine Dshwari. Belarussisch von Volha Ipatava .....	96
Reisezehrung. Belarussisch von Volha Ipatava .....	98
 <b><i>Barbara Maria Kloos</i></b>	
Grüne Magie. Belarussisch von Liudka Silnova .....	100
Neige. Belarussisch von Liudka Silnova .....	102
 <b><i>Michael Krüger</i></b>	
Die Enten. Belarussisch von Siarhiej Zakońikaŭ .....	104
 <b><i>Johannes Kühn</i></b>	
Zeitung am Kaffeetisch. Belarussisch von Liudmila Rublieŭskaja ..	106
 <b><i>Christine Lavant</i></b>	
* * * Wenn du mich einläßt... Belarussisch von Nina Maciaš .....	108
* * * Durch deinen Schlag erlosch in mir das Licht... ....	110
Belarussisch von Nina Maciaš	
* * * Durch das klare Gedächtnis der Welt... ....	112
Belarussisch von Nina Maciaš	
* * * Zerschlage die Glocke in mein Gehör... ....	114
Belarussisch von Nina Maciaš	
 <b><i>Friederike Mayröcker</i></b>	
eines Lebensabschnittes Bestandaufnahme. ....	116
Belarussisch von Liudka Silnova	
zugeschüttetes Gesicht. Belarussisch von Liudka Silnova .....	118
auf eine jüngst gestorbene Nachtigall. ....	120
Belarussisch von Liudka Silnova	
 <b><i>Jan C. Valk</i></b>	
Aphasie / September. Belarussisch von Volha Hapiejeva .....	122
* * * Erinnerst Du Dich?.. Belarussisch von Volha Hapiejeva .....	124
 <b><i>Erich Fried</i></b>	
Was es ist. Belarussisch von Siarhiej Zakońikaŭ .....	126
 <b><i>Hans Magnus Enzensberger</i></b>	
Der Krieg, wie. Belarussisch von Alhierd Bacharevič .....	128
Wirtschaftsleben. Belarussisch von Alhierd Bacharevič .....	130
Der blecherne Teller. Belarussisch von Alhierd Bacharevič .....	132
Altes Europa. Belarussisch von Alhierd Bacharevič .....	134

Sitzstreik. Belarussisch von Alhierd Bacharevič . . . . .	136
Unter der Haut. Belarussisch von Alhierd Bacharevič . . . . .	138
War da was. Belarussisch von Alhierd Bacharevič . . . . .	140
Autoren . . . . .	142
Übersetzer . . . . .	159

Літаратурна-мастацкае выданьне

## У ТАНЦЫ ЛІХТАРОЎ

Сучасная нямецкая паэзія

На беларускай і нямецкай

Рэдактар  
Галіна Розанава

Карэктар  
Алесь Зымітровіч

Тэхнічны рэдактар  
Ала Таўстая

Мастак  
Віталь Катовіч

Макетаванье  
Наталія Санько

Падпісана да друку 15.09.04. Фармат 60 x 90<sup>1/16</sup>. Папера афсетная.

Гарнітура Arial Сyg. Ум. друк. арк. 10,5.

Наклад 1000 асобнікаў. Заказ № 162.

Выдавец і паліграфічнае выкананне НВК «Тэхналогія».

ЛВ № 02330/0133234 ад 30.04.04. 220007, Мінск, вул. Ляўкова, 19.  
Сертыфікат выдавецкай дзейнасці і паліграфічных паслуг МН № 0000385,  
выдадзены 19.03.99. Беларускай гандлёва-прамысловай палатай

# im lichtertanz у танцы ліхтароў

Zeitgenössische deutsche Lyrik  
Сучасная нямецкая паэзія

ISBN 985-458-104-7



9 789854 581040

THE  
MORAL  
CITIZEN.  
A  
TREATISE  
ON  
THE  
PRINCIPLES  
OF  
MORAL  
OBIGATION.  
BY  
JAMES  
THOMAS  
HARRIS,  
LITERARY  
AND  
PHYSICAL  
SCIENCE,  
AND  
POLITICAL  
ECONOMY.  
IN  
TWO  
VOL.  
VOL. I.  
1830.